



Пенсіянеры, якія пастаянна пражываюць у Беларусі, атрымліваюць пенсіі па нормах нашага нацыянальнага заканадаўства. А як быць з тымі, хто выехаў жыць у іншую краіну? Альбо працуе там зараз? **СТАР 3**



Цэнтральныя вуліцы Віцебска засыпалі пяском, шклопакеты замаскіравалі шыльдамі і рэвалюцыйнымі плакатамі — знакі кінарэжысёр Аляксандр Міга здымае фільм пра Марка Шагала. **СТАР 5**



З імем Валерыя Палікарпава звязана адна цікавая гісторыя. Дзякуючы яго захапленню экслібрэсамі ў Беларусі ў 1970 годзе прыхахла кніжная выстава з Венгрыі. **СТАР 7**



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

БЕЛАРУСКИ СЕЛЯНИН НЕ ЗАСТАНЕЦА САМ-НАСАМ З ПРАБЛЕМАМИ АГРАРНОЙ ВИТВОРЧАСЦІ

Прэзідэнт Беларусі прыняў удзел у рэспубліканскім фестывалі-кірмашы працаўнікоў вёскі «Дажынкi-2012», які ў гэтым годзе праходзіць у горадзе Горкі і Горацкім раёне Магілёўскай вобласці.

Кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з сацыяльна-эканамічным развіццём горада і раёна, а таксама наведаў вучэбна-вытворчую базу Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі: малочна-наварарную ферму і рыбагадавальнік па гадоўлі ласасёвых відаў рыб.

Аляксандр Лукашэнка па традыцыі адкрыў фестываль-кірмаш і ўзнагародзіў пераможцаў рэспубліканскага спаборніцтва па ўборцы ўраджаю збожжавых і зернебабовых культур, якія занялі ў 2012 годзе першыя месцы.

Прэзідэнт Беларусі лічыць рэальнай задачу па выхадзе ў 2013 годзе на сярэднюю зарплату

\$600 пры ўмове мадэрнізацыі прадпрыемстваў. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў, адказваючы на пытанні журналістаў.

Прыміняльна да даручэння па мадэрнізацыі прадпрыемстваў Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што, магчыма, у СМІ не зусім правільна зразумелі яго словы. «За адзін год нельга мадэрнізаваць прадпрыемствы. Я прамагчы і добра гэта разумю, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Таму была пастаўлена задача, каб у кожнага кіраўніка прадпрыемства, ад маленькага да БелАЗа, на стала ляжаў план мадэрнізацыі і фінансавы разлік. Гэта можа быць год, два, тры, пяць гадоў. Але ў кожнага кіраўніка павінен быць гэты план, і яго ўжо з гэтага года трэба рэалізоўваць. Гэта значыць, няхай бягучы год пойдзе на складанне гэтых планаў, у каго іх няма».

Прэзідэнт прывёў прыклад, што ў многіх беларускіх прадпрыемстваў ужо ёсць план мадэр-

нізацыі, як у ААТ «Нафтан». «Але некаторыя сядзяць і чагосяці чакаюць», — адзначыў беларускі лідар.

Ён таксама падкрэсліў, што мадэрнізацыя прадпрыемстваў нацэлена на тое, каб выпускаць канкурэнтаздольную прадукцыю. А даход ад яе продажаў, у сваю чаргу, дасць магчымасць павялічваць заробатную плату работнікам. «Гэта задача рэальная, і яна цалкам выканальная, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Калі невыканальная, значыць ні адзін кіраўнік працаваць не будзе. Сёння задачу паставілі. Яе трэба выканаць і далажыць народу, што яна выканана. Тады мы маем права на жыццё як улада».

Прэзідэнт Беларусі канчаткова вызначыцца, за каго будзе галасаваць на парламенцкіх выбарах, у нядзелю, 23 верасня.

СТАР 2



ЦЫТАТА ДНЯ



Яўген МЕЛЬНИКАЎ, член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Беларусі па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродках масавай інфармацыі:
«Усе грамадзяне рэспублікі, якія сапраўды хочуць бацьчы краіну працаючай, ідучай наперад, прыйдуць на выбарчыя ўчасткі і прасіліся. Што б хто ні гаварыў апошнімі, але з тымі выбары — свабоднае волевыяўленне. Што датычыць добраахвотнага зняцця з перадыбарнай гонкі дзяўчак партый, то эканамічна, хутэй за ўсё, ад бязьхаднасці. Ведаючы сваю «папулярнасць» сярод народа, яны хочуць наказаць, што нібыта байкатаваць выбары. Яны проста стужкаліся і знялі свае кандыдатуры».

НАДВОР'Е СЕННЯ

Брэст	+ 13°
Віцебск	+ 12°
Гомель	+ 14°
Гродна	+ 13°
Магілёў	+ 14°
Мінск	+ 11°

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 22.09.2012 г.

Долар ЗША	8450,00 ▲
Еўра	10950,00 ▲
Рас. руб.	271,00 ▲
Укр. грыўня	1039,30 ▲



СВЯТА

Фота: М. Мельнік, БЕЛТА

■ Парламенцкія выбары — 2012

«УЧАСТКІ ДОБРА ПАДРЫХТАВАНЫ ДА ВЫБАРАЎ...»

Да асноўнага дня выбараў засталася суткі. Заўтра беларусы сфарміруюць склад новага парламента. Аднак галасаванне ідзе ўжо зараз, і многія жадаюць скарыстацца магчымасцю датэрмінова аддаць свой голас. А значыць, для міжнародных назіральнікаў ужо таксама пачалася напружаная праца.

Літаральна за месяц колькасць міжнародных назіральнікаў, акрэдытаваных Цэнтральнай камісіяй Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў, вырасла амаль у 5 разоў. Па звестках на 20 верасня, іх колькасць дасягнула 765 чалавек. Самае шматлікае прадстаўніцтва ў місіі СНД (346) і БДПЧ АБСЕ (263). Сваіх назіральнікаў таксама накіравалі ЦВК Азербайджана, Арменіі, Расіі, Казахстана, Латвіі і Малдовы, Міжпарламенцкая Асамблея ЕўраАЭС, Парламенцкая Асамблея АБСЕ. Акрамя таго, у склад міжнародных назіральнікаў увайшлі незалежныя назіральнікі і прадстаўнікі дыпламатычных місій.

«Звязда» звярнулася да прадстаўнікоў самай масавай групы назіральнікаў, каб даведацца аб ходзе датэрмінова-

га галасавання і гатоўнасці выбарчых участкаў да асноўнага дня выбараў. Георгій Хасроў, кіраўнік аддзялення штаба місіі назіральнікаў ад СНД па Брэсцкай вобласці, сцвярджае, што арганізацыя і правядзенне выбараў адпавядаюць усім нормам, што ідзе ўсё па графіку. Аманжан Эшанкулаў, кіраўнік аддзялення штаба місіі назіральнікаў ад СНД па Гомельскай вобласці, дадае: «Мы аглядзелі ўжо шмат участкаў. Усе яны добра падрыхтаваны да галасавання, тым больш што датэрмінова галасаванне ўжо ідзе. На маю думку, вобласць гатовая да 23 верасня. Адначасна, што добра арганізавана ахова на участках». Галоўную сваю задачу назіральнікі бачаць, па словах Аманжана Эшанкулава, у назіранні за тым, каб выбары праходзілі згодна з заканадаўствам (і рэспубліканскім, і міжнародным), і фіксаванні памылкаў, калі яны будуць. «Больш дэтальныя каментарыі місія зможа даць пастфактам, на наступны дзень пасля выбараў», — паведаміў Георгій Хасроў.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

(Працяг тэмы на 4-й стар.)



У горадзе Горкі Магілёўскай вобласці праходзіць рэспубліканскі фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі «Дажынкi-2012». Грандыёзнае свята разгарнулася на вуліцах абноўленага раённага цэнтра.

УЛАДАРЫ СЯЛА

Пятнічнай раніцай сталіца «Дажынак-2012» накрыла дажджавымі хмарами. З неба ўпарта капала, але гэта нікому не сапсавала святлоўнай настроі. Вуліцы горада хутка напоўніліся людзьмі, якія імкнуліся да новых уражанняў. Арганізатары горацкага фестывалю працаўнікоў сяла не падманулі і чаканням.

Першымі разганяць дажджлівы восенскі настрой сталі на моладзевыя пляцоўкі каля Палаца культуры Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі. Там пачаўся рэспубліканскі этап сямейнага праекта «Уладар сяла», арганізатарам якога выступае БРСМ. На

ПРАЦЫ І ХЛЕБА

Горкі вітаюць хлебарабаў

сцэне шэсць маладых сем'яў з розных рэгіёнаў Беларусі паказвалі, на што яны здатныя, спляўні на беларускай мове, дэманстравалі строі ў традыцыйным стылі. Маладыя людзі расказвалі пра сваю працу на зямлі і пра тое, што азначае дружная сям'я для жыцця і шчасця.

Журы і балецьшчыкі «Уладара сяла» з неярплівацю чакалі, каб ацаніць майстэрства колкі і ўкладкі дроў у конкурсе «Дрывавец»; жанчыны павінны былі спраўляцца з конямі, а мужчынам загадалі сякерай (!) зрабіць з кавалка бярвяна кухонную дошку. Карацей, сумна ўдзельнікам і глядачам не было.

Між тым навокал ажыўляліся сельскія падворкі. Спачываецкая кааперацыя Магілёўскага раёна частавала народ рэчынй са шкваркамі і оліпцамі прама з патыльняў, а таксама салёнымі апенькамі, хрумскімі агуркамі і журавінамі на дэсерт. На «Міціслаўскім падворку» зрабілі націск на рыцарскую тэматыку: на прадні план выставілі гордыя постаці воінаў сярэднявечча для фотаздымкаў, а ў глыбіні двара жанчыны круцілі на пахогу тушу барана, прапаюючы гасцям ежу для сапраўдных мужчын.

Кожны падворак дэманстравалі сваю арыгінальную «фішку». У Беларускай раёне гарманіст іграў каля пляшавай рабой каровы (фота за грошы).

— Дождж не перашкаджае свята! — сцвярджала, запрашаючы на падворак, гаспадыня Вера. — Бо яно ў нашай душы, і нам весела і добра.

Моцна ўразіла «Свята хлеба». Бабруйскае кандытары на вачоздзіленай публікі карпелі над 30-метровым тортам з выглядзе цягніка з вагонамі і сімволікай «Дажынак». А побач сваё неверагоднае вырабы дэманстравалі «Магілёўхлебпрам»: боханы і батоны, зробленыя ў дзесяць разоў большымі за звычайныя, прызначаны для памятных фотаздымкаў. Вафельны млын, печка з пячэння, гарбузы і кабачкі з салёнага цеста. Усё можна есці, але не хочацца — вельмі прыгожа. Самы галоўны торт важыць больш за 300 кілаграмаў, яго рабілі тры дні, і ён упрыгожаны картамі ўсіх абласцей Беларусі,

лічбамі намалоту збожжа і прыгожымі каласамі. Кіраўскі раён вылучыўся незвычайным беларускім флагам: яго зрабілі з ягад каліны, вінаграду і фасолі. З такіх простых рэчаў атрымалася сапраўднае прыгажосць. На «Магі-

лёўскім гасцінцы» знайшлася экспазіцыя з «гламурнымі» хлебарабамі: манекены (відаць, з модных крам) у народных строях пасярод жыта і сланечніка. Цікаўных людзей з фотаапаратамі навокал хапала.

СТАР 3



Фота: М. Мельнік, БЕЛТА

ХРОНИКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

РАСІЙСКАЯ ЧЫГУНКА ПЕРАХОДЗІЦЬ НА ЗІМОВЫ ЧАС

ААТ «Расійская чыгунка» прыпыніла продаж квіткоў на цягнікі далёкага накіравання, якія адпраўляюцца з Расіі пасля 26 кастрычніка, у сувязі з унесеннем у Дзярждуму законапраекта аб пераходзе на зімовы час. Інфармацыя пра гэта размешчана на сайце кампаніі. «Такое рашэнне было прынята з-за магчымай неабходнасці карэктыву раскладу і графікаў руху ўсіх тыпаў цягнікоў: цягнікоў далёкага накіравання і прыгарадных, а таксама грузавых цягнікоў», — тлумачыць кампанія.

ВОЙСКА КАЗАХСТАНА «ПАДРАСЦЕ» НА 10 см

У шэрагі Узброеных сіл Казахстана не будуць прызываць юнакоў рознага росту ад 165 сантыметраў. Пра гэта «Казахстанская праўда» паведаміў першы намеснік міністра абароны Саген Жасузакаў. «У сувязі з наяўнасцю дастатковай колькасці прызыўнікоў фарміруюцца новыя абліччавыя ваеннаслужачыя Узброеных сіл Казахстана, у якім патрабаванні па росце павялічаны ад 155 сантыметраў да 165 сантыметраў для сухапутных войскаў і ад 165 сантыметраў да 170 сантыметраў для аэрамабільных войскаў», — адзначыў ён. Акрамя таго, калі раней на службу бралі з значнымі амежаваннямі на здароўі, то цяпер прызыўнік павінен быць абсалютна здаровым. Жасузакаў удакладніў, што цяпер у Казахстане на службу трапляюць у сярэднім ад 3 да 7 працэнтаў грамадзян, якія падлягаюць прызыву.

АНИШЧАНКА ЗАБАРАНИЎ УВОЗ МОЦНАГА АЛКАГОЛЮ З ЧЭХІІ

Распажыўнагляд увёў забарону на імпарт моцнага алкаголю з Чэхіі з-за шматлікіх атручваных спіртных з метанолам, зафіксаваных у самой Чэхіі і суседніх з ёй Славакіі і Польшчы. Пра гэта заявіў кіраўнік Распажыўнагляду Генадзь Анішчанка. Напярэдадні чэшскія ўлады забаранілі экспарт моцных спіртных напойў з краіны.

ЦІМАШЭНКА ЗАКЛІКАЛА ЗАХАД САВВАЦЕ ПАРЛАМЕНЦКІЯ ВЫБАРЫ В УКРАЎАІНЕ

Былы прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка заклікала Захад знайсці спосаб не дапусціць правядзення парламенцкіх выбараў у рэспубліцы, якія, на яе думку, будуць сфальсіфікаваны. Пра гэта сказана ў звароце палітыка «да дэмакратычных краін, міжнародных арганізацый і ўсіх украінцаў», якое ў Вашынгтоне апублікавала дачка кіраўніка ўрада Яўгена Цімашэнка.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

АРАМАТЫЗАТАРЫ СТАЯЦЬ ЗА НЕБЫВАЛЫМ УСПЛЁСКАМ АЛЕРГІІ

Асвятляльнікі паветра, араматызаваныя свечкі, араматызатары для аўтамабіляў, — усё гэтыя прадукты ўплываюць на здароўе чалавека, выклікаючы алергію, астму, мігрэні і змены ў лібіда, пíše The Daily Mail.

Прыкладна траціна людзей сутыкаюцца з такімі праблемамі. Асноўная праблема — кантактная алергія на пахі (экзэма, дрэматыт, якія правакуюцца кантактамі з духмянымі рэчывамі). Малючы ў прадукце выклікаюць імунную рэакцыю ў выглядзе свербу і патрэсвання скуры.

Зараз паказчыкі такіх алергійных рэакцый растуць. Дарэчы, у ліпені Навуковы камітэт Бяспечнага спажывацтва прадуктаў ЕС папрасіў вытворцаў араматызатараў указваць патэнцыйныя алергены, якія змяшчаюцца ў прадуктах. А ў пачатку года ў Нью-Гэмпшыры пачала дзейнічаць забарона на выкарыстанне духоў на працы.

Рэакцыя на адушкі можа насіць назапашальны характар і праяўляцца не адразу. У асабліва небяспечны знаходзяцца пацыенты з ужо развітай экзэмай. Таму шампуні, гелі для душа з адушкамі для іх непрымальны. Дарэчы, за гінекалагічнымі адхіленнямі таксама могуць стаць адушкі.

КОРАТКА

Беларускім грамадзянам неабходна ўстрымацца ад пездзак і егіпецкіх гарады за межамі курортных зон, паведамае афіцыйны сайт МЗС Беларусі.

Новы самалёт кампаніі «Белавія» Embraer-175 вылецеў учора ў першы рэйс па маршруце Мінск — Амстэрдам — Мінск. Галандцы стала першай краінай, якая дала магчымасць беларускай авіякампаніі выканаць палёт. Пастаўка чарговага самалёта Embraer-175 чакаецца ў пачатку кастрычніка гэтага года.

Першы ў Беларусі апартамент-атэль «Камфор» адкрыты 20 верасня ў Мінску ў раёне Новая Грушаўка. Комплекс апартаментнага «Камфор» складаецца са 135 кватэр — адна-, двух- і трохкабовых, поўнаасабябляваных усім неабходным для пражывання. Кватэры адпавядаюць узроўню гасцінцы катэгорыі 3 зоркі.

ШТО ТАКОЕ ВОСЕНЬ АСАБІСТА ДЛЯ ВАС?

Алеся ДЗЕНІСЕНКА, старшы інспектар цэнтра прапаганды Міністэрства па надзвычайных сітуацыях:

— Восень для мяне — гэта пара... І не толькі года, але і жыцця, калі ўсё ідзе як заўсёды — праца, выхадныя, волны час, прагулкі з сябрамі. Хіба толькі што перад тым, як выйсці на вуліцу, «экзіроўку» трэба выбраць пасур'ёзна і не забыцца ўхутачца ў шалік. Ды і ўсё навокал мяняецца. Толькі дажджю зусім не хочацца, а вольнае ранняе восені — заўсёды здарова. Ёсць у мяне і любімая кляяная алейка, якая пастаянна мяняе колер. Кожны дзень, калі прывязджаю міма, з задавальненнем назіраю за тым, як лісце з зялёна-жоўтага ператвараецца ў агніста-чырвоное. На шчасце, з сумам, сезоннай дэпрэсіяй і маркотай гэты час года ў мяне не асацыюецца зусім.

Рыгор ЛІСКОВІЧ, галоўны інжынер ААТ «Кобрынскі мясакамбінат»:

— Для мяне восені — гэта прагулка па нашым выдатным старадаўнім кобрынскім парку, па дыване з жоўтага лісця, які гэта рабілі Юрый Шаўчук, Канстанцін Кінчаў, Вячаслаў Бутусяў у кніпе «Восені». У свой час у парку сядзібы «Кобрынскі ключ» знаходзіў адзіноту генералісімус Аляксандр Васільевіч Сувораў.

Ларыса РАМАНОВА, вядучы навуковы супрацоўнік Веткаўскага музея народнай творчасці імя Ф.Р. Шклярава:

— Восені? Для мяне? Як і ў кожнай пары года, я імкнуся знаходзіць у ёй радасны моманты, спрабую радавацца кожнай прыемнай дробязі. Хаця, вядома, згадваецца і адпачынак, і тое, што не паспела зрабіць за прайшоўшы час... Восені для мяне — гэта праца, заняты з дзеткамі. Восень зарад нарыхтавалі жытні саломкі — будзе з чаго плесці паўку. Плесці і дарыць іх сябрам. Сёння, напрыклад, паказвалі дзецям каласкі: дзе пшанічны, дзе жытні, дзе — трыцкале. Тым, хто прыходзіць у музей, будзем расказваць пра абрады. Раней на тэрыторыі нашай краіны, які і сфармавалі нашы еўрапейскія, у канцы жыцця на полі пакідалі «казу» або «барадку»: рэшту зерня. У гэтых каласках, лічылася, жыў дух поля. Іх пакідалі на зimu, каб быў ураджай на наступны год. Гэтак жа — для Бога, для птушак — пакідалі ў садзе яблыкі, вішні і іншыя плады.

Сяргей РАСОЛЬКА



БЕЛАРУСКІ СЕЛЯНІН НЕ ЗАСТАНЕЦА САМ-НАСАМ З ПРАБЛЕМАМІ АГРАРНАЙ ВІТВОРЧАСЦІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Але адначасна буду галасваць за чалавека, які мае жыццёвы вопыт, які сваімі рукамі нешта паспрабаваў зрабіць. Гэта для мяне прынцыпова, я заўсёды з гэтых пазіцый зыходзіў і хачу, каб такія са мной працавалі людзі, тым больш парламентарыі», — кажаў кіраўнік дзяржавы.

«Яны павіны быць вопытнымі. Яны павіны прыйсці і пісаць законы. Не гвалтам крычаць у парламент на іх пашолах — пісаць законы», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ён аказаўся ўбакі ад гэтай перадыбарнай кампаніі. «Я зусім не быў пагруканым ў гэту кампанію. І добра. Вось паглядзім, што скажучы, як скажучы...» — дадаў кіраўнік дзяржавы.

«Значыць, такія гэта партыі. Яны паказалі, што яны нішто», — кажаў кіраўнік дзяржавы.

«Яны страцяць наогул той дзясятка чалавек, якія яшчэ на іх арыентаваліся, поўнаасно», — дадаў ён. А з іншага боку, і правільна зрабілі, таму што для таго кандыдаты? Вы ведаеце, што гэта за партыі, такія там і кандыдаты», — кажаў Прэзідэнт.

«Калі вы не гатовы сёння змагацца, а ў цэбе што, страляць тут, душаць, прыскакоць, цюкоць? Нават за каймер баром і цягнем та людзей: станавіся разам з кандыдатам, як яны кажучы, ад улады, станавіся побач і ігітуі людзей. Але яны бяцца да людзей ісіці», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

шэнкі, «ім не патрэбна гэта ўлада». «Ім крыху даюць там на хлеб, на соль даюць. Асаблікі раней пабудавалі, калі шмат абяцалі, аўтамабілі яны купілі, цяпер Захад не дае, таму няма вынікаў для Захаду, што яны хацелі. А навошта ім улада? Трэба ж адкаваць перад народам», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт расказаў падрабязнасці аб нядаўняй сустрэчы ў Сочы з кіраўніком расійскай дзяржавы Уладзімірам Пуціным.

Паводле слоў беларускага лідара, асноўнай тэмай было маючае адбыцца пасяджэнне Вышэйшага дзяржаўнага Саюзанай дзяржавы. «Мы дамовіліся, што Вышэйшым дзяржаўнавет пройдзе прыкладна 18-19 снежня, а напярэддні — пасяджэнне Саўміна Саюзанай дзяржавы. Па-першае, мы павіны ўтвэрсці фінансавыя пытанні, зацвердзіць бюджэт Саюзанай дзяржавы на будучы год, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Потым мы абмеркавалі цэлы блок ваенна-палітычных пытаньняў, — прадоўжыў Аляксандр Лукашэнка. — Абмяркоўвалі сітуацыю на нашай граніцы. Яна цяпер няпроста. Міграцыя (нелегальная), таксама былі закрануты ў ходзе размовы двух прэзідэнтаў.

Прэзідэнт Беларусі, у прыватнасці, звярнуў увагу на фінансавы бок у пы-

танні забеспячэння аховы дзяржаўнай граніцы: «Я ўжо еўрапейцам сігнал даваў, што мы не можам абараніць іх за ўласны кошт ад усяго гэтага гламу, які перамяшчаецца праз нашу тэрыторыю, хоць мы стараемся штосці зрабіць. З іншага боку, зноў жа не скрываў: плаціце грошы — будзем лавіць. Яны ж не ў Беларусь прыйшлі. Яны ідуць да іх, туды, куды іх запрашалі».

Адной з асноўных на тэрагаворах таксама была тэма ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі і Расіі. Усе прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу (ВПК) Беларусі змогуць удзельнічаць у тэндарах дзяржабаронзаказу Расіі. «Шла размова аб ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве. Мы дамовіліся аб тым, што ўсе нашы прадпрыемствы будуць удзельнічаць у тэндарах у дзяржабаронзаказе Расійскай Федэрацыі. Гэта значыць, калі ствараецца нейкая тэхніка ў Расіі і ў нас ёсць для яе камплектуючыя і вузлы, мы маем свабоднае права дамаўляцца непасрэдна з гэтымі прадпрыемствамі. І яны таксама (з беларускімі прадпрыемствамі). — Заўвага БЕЛТА», — расказаў кіраўнік дзяржавы.

Беларусь атрымае ад Расіі новыя сучасныя самалёты. «У нас сумесная ГПА. Мы па ваенна-паветраных слях агаворвалі шмат пытаньняў. Я папрасіў падтрымкі і я атрымаў. У бліжэйшы час мы атрымаем сучасныя самалёты для таго, каб несці дзяржуртва на граніцы», — кажаў Прэзідэнт Беларусі.

У Беларусі не будуць дыферэнцыраваць аплату паслуг ЖКГ па ўзроўню даходаў. «Мы не зможам узвесць у сярэдняга чалавека сёння і нават у будучым годзе 100 працэнтаў платы за камунальныя паслугі. Ён проста не заплаціць. А што рабіць? — кажаў кіраўнік дзяржавы. — Мы думаем, як вельмі багатых людзей папрасіць, каб

яны нам дапамаглі па камуналцыі». «Гэта не значыць, што мы павіны дыферэнцыраваць паслугі па зароботку паліцы: у каго \$300 — той 20 працэнтаў, у каго \$500 — той 80 працэнтаў павінен плаціць, што тысячу долараў атрымлівае ў месяц — той павінен плаціць 150 працэнтаў. Не!» — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Але паколькі гэта быў экспромт, мы цяпер думаем, а як жа вельмі багатых людзей папрасіць, каб яны нам дапамаглі па камуналцыі. Гэта часова перыяд», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт таксама дадаў, што над гэтым пытаннем трэба будзе яшчэ сур'ёзна падумаць. «Будзе ў нас сярэдняя зарплата пад \$1 тыс., мы забудзем гэту праблему. Людзі будуць плаціць самі за сябе», — адзначыў Прэзідэнт.

«Чалавек павінен разумець, чаго гэта каштуе, і павінен усяляк да гэтага імкнуцца. Але яму трэба даць магчымасць па часе. Вось пакуль мы не дадзім чалавеку высокааплатавую работу, трэба вось гэты лаг», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. «Тут усё метады большы. Той, хто мае звышдаходы, крыху больш заплаціць, той, хто іх не мае, — менш, той, хто наогул на хлеб і ваду мае, што з яго возьмем, трэба нейкі час, каб яго падтрымкі вышэй», — дадаў Прэзідэнт.

Прэзідэнт Беларусі папраўе канчаткова навесці парадка са спісамі чаргавікоў на жыллё. «Трэба навесці тут канчаткова парадка. І гэта мы зробім, чаго б нам гэта ні каштавала», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Гаворачы аб ільготным крэдытаванні жылля, Прэзідэнт адзначыў, што сярод насельніцтва ёсць тыя катэгорыі, якія дзяржава абавязана аб лгатаваць, акаб нават забяспечваць жыллём. Напрыклад, шматдзетныя сем'і, ваенныя.

Асаблівы акцэнт кіраўнік дзяржавы зрабіў на неабходнасці вырашэння дэмаграфічнай праблемы: «Калі мы хочам гэту праблему вырашыць, трэба людзям дапамагчы з жыллем. Гэта самае галоўнае. Таму жада бясплатнага або з вэляіка адтэрміноваў па ільготных крэдытах».

«Фарміруюцца адпаведныя чэргі для тых, хто не можа пабудавач, каму дзяржава павіна дапамагчы. І што атрымаў ваецца? Кожны год у чэрга павялічваецца колькасць людзей, пры тым, што будуюцца мільёны квадратных метраў жылля», — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка, адзначыўшы, што многія знаходзяць спосабы неаднаразова звяртацца па дзяржаўнаму пры жылльым будаўніцтве.

«Але дзяржава ім ужо аказала паслугу, дапамагла пабудавач, у тым ліку па лгатах. Такім людзям трэба адсяць. Дзяржава — гэта не аддзел сацыяльнага забеспячэння, каб мы кожны год, хто прыйшоў, таму і далі, — падкрэсліў Прэзідэнт. — Таму размова ішла аб тым, што калі ты ўжо атрымаў адзін раз дапамогу ад дзяржавы, а гэта немалая дапамога, — усё, ты ўжо не выдумляй і не прыходзь. Такія будуць прыцягвацца да аднакласні ажа да таго, што мы будзем забіраць кватэры». «Таму я і даручыў да 2 красавіка гэту чэргу правярэць, канчаткова ёс ўтвэрсці і паглядзець, каму трэба дапамагчы. Гэта нескладана ўлічыць», — кажаў беларускі лідар.

«Дзяржава і далей будзе аказваць вэсцы ўспалую падтрымку. Беларускі селянін не застаецца сам-насам з усімі складанымі праблемамі аграрнай вітворчасці», — падкрэсліў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, у краіне за кошт дзяржаўнапрамысловага аб'яднання парк сельскагаспадарчых машын, прадаўжача тэхнічна перааснашчэнне вэсці. БЕЛТА.

АКЦЭНТЫ ТЫДНЯ з Вадзімам Гігіным

У нас. Нарэчце палітычна кампанія, якая доўжылася амаль два месяцы, падыходзіць да завяршэння. Беларусы выбіраюць нацыянальны парламент. Наконт выбарчага права існуе шмат цікавых выказванняў і афарызмаў. І ў большасці з іх сама працэдура галасавання даволі рэзка крытыкуецца. Што рабіць, розум, якому усё падабаецца, не наарадэе дасціпяцца. Але мне усё ж такі больш даспадобы словы Томаса Дэльфэрсана: «Выбіраць сабе ўладу мае права толькі той народ, які пастаняна знаходзіцца ў курсе таго, што адбываецца».

Дарчы, нашы грамадзяне гэтым разам не маглі паскардзіцца на недахоп інфармацыі. Вядучы газеты — як цэнтральныя, так і мясцовыя — друкавалі праграмы кандыдатаў. Прэзідэнтам на дэпутацкія месцы было адрэдавана некалькі гадзін эфірнага часу, прычым у прайм-тайм, на канал Беларуская тэлебачання і радыё. Тыя, хто падтрымлівае ўладу, і самыя радыкальныя апазыцыянеры бы з усялякі абмежаваньняў маглі выказаць свае думкі. Больш за тое, мы, выбаршчыкі, змаглі пакаштаваць і новую страву айчынай палітычнай кухні — тэледабаты. І хоць далёка не ўсе ўдзельнікі аказаліся на вышыні, паглядзець было на што. Магчыма, нашы электронныя СМІ на гэтым не спыняцца, і падобныя палітычныя шоу будуць адбывацца не толькі падчас выбарчай кампаніі?

На фоне такога адкрытасці зусім незвычайным стаў крок дзвюх палітычных партыяў, Аб'яднанай грамадзянскай і Беларускага на-роднага фронту, якія перад самым пачаткам галасавання знялі свае кандыдатаў. Заявы пра несумленныя выбары і цэнзуру нельга ўспрымаць сур'ёзна. Прэзідэнт ад гэтых партыяў, які і ўсе іншыя, маглі казаць, у мех-ках заканадаўства, зразумела, усё, што захочуць. А назіральнікі на выбарчых участках зараз маюць такія правы, што сталі ледзьве не цэрберамі над каміямі. Таму тлумачэнне падобнай капітуляцыі часткі апазыцыі сін моме быць толькі адно — яны не адчуваюць падтрымкі ад саміх грамадзян. Сапраўды, у час тэледабатаў было відавочна, наколькі непадтрыманым выглядалі кандыдаты АГП і БНФ. Часам яны нават не валодалі інфармацыяй пра сваю выбарчую акругу. Многіх з кандыдатаў, што былі зарэгістраваны ад АГП, кіраўніцтва партыі ўвогуле не дапусціла да тэлеэкрана. За іх выступалі сам Анатоль Лябедзька. Як той казаў, без камментарыяў!

Хутчэй за ўсё, партыйнае прадстаўніцтва ў парламенце будзе нязначным, хоць з усіх зарэгістраваных кандыдатаў больш за палову — члены партыяў. Самыя вялікія шанцы трапіць у парламент мае Камуністычная партыя, Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці, а таксама, магчыма, Аграрная і Ліберальная-дэмакратычная. Менавіта яны правялі найбольшую актыўнасць у перыяд выбарчай кампаніі. Астатнім дзевяццацца наракаць толькі на сябе. Партыйная пасаўнасць становіцца адной з галоўных праблем айчынай палітычнай сістэмы. А беларускія грамадзяне тым часам аддаюць перавагу беспартыйным кандыдатам.

У свеце. Бяда не прыходзіць адна. Вайна таксама. Пакуль увага міжнароднай супольнасці прыцягнута да ўзроганага канфлікту ў Сірыі, і ўсё гадаюць, адбудзецца ці не ізраільскі ўдар па Іран, «ім не патрэбна гэта ўлада». «Ім крыху даюць там на хлеб, на соль даюць. Асаблікі раней пабудавалі, калі шмат абяцалі, аўтамабілі яны купілі, цяпер Захад не дае, таму няма вынікаў для Захаду, што яны хацелі. А навошта ім улада? Трэба ж адкаваць перад народам», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Іран, два эканамічныя гіганты, Кітай і Японія, падшылі да «чырвонай лініі».

Анэксія, блакада пасольстваў, да спрэчных тэрыторый накіраваць флот... Даўно мы не чулі такіх навін з Далёкага Усходу. У чым тут справа? А усё ў выніках Другой сусветнай вайны. Да яе пачатку Японія з'яўлялася буйной каланіяльнай імперыяй, валодала шматлікімі астравамі ў Ціхім акіяне, Карэяй, а Кітай пера-тварыла ў свой «задні двор». Адпаведна, пра-граўшы вайну, Токія павінен быў адмовіцца ад усіх сваіх заваяванняў. І усё ж японскія ўлады захавалі прэтэнзіі на некаторыя астраўныя тэ-рыторыі, найбольш вядомыя з якіх Паўднёвыя Курылы, што азмрочваюць адносінны паміж Япо-ніяй і Расіяй.

Калі расійска-японскія тэрытарыяльныя спрэч-кі адносяцца да ліку «спячых», то ў Паўднёва-Кі-тайскім моры сітуацыя больш напружаная. Тут адразу некалькі архіпелагаў з'яўляюцца блыкам разладу паміж Японіяй, Кітаем, Філіпінамі, Брун-зем, В'етнамам, Малайзіяй і Інданезіяй адначасо-ва! Прычына — вялікія запасы прыроднага газу і рыбныя рэсурсы.

Цяперашні канфлікт разгарэўся з-за астравоў Сенкаку (японская назва) альбо Дзсяюйдаа (кі-тайскі варыянт). І усё ж, думаецца, гаворка можа ісці не толькі аб тэрытарыяльнай спрэчцы. У Ціхім акіяне абвастраецца канкурэнцыя паміж дзяржавамі. «Азіяцкі тыгр» падраслі, і ім ста-ноўцца цесна ў сваіх «джунглях». А калі дадча, што ў канфліт могуць быць уцягнуты ЗША (якія ўжо падазраюць у тым, што яны стаяць за Япо-ніяй), то на першы погляд невялікая спрэчка можа ператварыцца ў глабальную праблему.

З гісторыі. 17 верасня — адна з самых значных дат у беларускай гісторыі. У 1939 г. ў гэты дзень пачаўся паход Чырвонай Арміі, які паклаў канец польскай акупацыі Заходняй Беларусі і прывёў да ўз'яднання ўсёй этнічнай тэрыторыі Беларусі.

Так, можна па-рознаму ставіцца і да пакта Молатава—Рыбентропа, што даў магчымасць ажаціваць гэты паход, і да рэспрэсі, масавых выслячэнняў, якія таксама мелі месца. Але ў той вераснёўскі дзень, 73 гады таму, большасць насельніцтва Брэстчыны, Гродзеншчыны, Наваградчыны, Віленшчыны і іншых мясцін, што былі «пад панамі», сапраўды сустракала чыр-вонаармейцаў які выслячаліся. Дзе-нідзе на-вад спяляліся самі хутэйшы пазбаўцаца ад улады «пісудчыкаў» і асаднікў, як гэта адбылося ў Скідзель.

У тых беларусаў, хто чакаў вызвалення, быў свой голас. Імя яму — Максім Танк. Трэба ж бы-ло так здарыцца (хоць нічога ў жыцці не бывае выпадковым), што 17 верасня стала для яго двайным святам — у гэты дзень паз нарадзіўся ў 1939-м яму споўнілася ўсяго 27 гадоў, а за плячым была ўжо польская турма, пераслед, а наперадзе — вялікае жыццё на славу сваёй Радзі-мы. Беларус сёлета святкуе 100-гадовы юбілей свайго Народнага пісьменніка.

У нашы дні ўсё больш расуча раздаюцца гала-сы за тое, каб зрабіць 17 верасня памятным днём у нацыянальным календары, бо гэта сапраўды дзень уз'яднання беларускай нацыі. Пагодзіцца з гэтым улады ці не — пажаха час. У любым вы-падку, 17 верасня ўжо ў памяці народнай — як свята Танка і ўсіх тых, хто змагаўся за адзіную і моцную Беларусь: Прытыцкага, Харужаі, Ар-лоўскага, Пестрака, тысяч і тысяч сялян, рабо-чых, рыбакоў, настаўнікаў, журналістаў, якія пад панскім прыгнётам збераглі сваю нацыянальную годнасць.

Ірына АСТАШКЕВІЧ

Гэта ж мы, Госпаді!

100 УДАРАЎ НАЖОМ

Больш за сотню нажавых раненняў налічылі крміналісты на целе забойцаў дзвючынкі, якую ноччу знайшлі ля паўдэца свайго дома ў Гомелі. 22-гадовая студэнтка Гомельскага ўніверсітэта памерла да прыезду «хуткай дапамогі» — злодзей не пакінуў ёй шанцаў на жыццё.

Забойцу затрымалі на працягу таго ж дня. Як паведамля афіцыйны прадстаўнік упраўлення Следчага камітэта па Гомельскай вобласці Марыя Крываногавая, сямейка дзвючынкі расказа-ла, што, калі яны вечарам вярталіся дадому на аўтобусе, у транспартны сродкак уваішоў нейкі хлопец. Потым ён выйшаў услед за пацярпелай.

Па апісаннях і відэазанісе з камерназірання на прыпынку транспарту аператыўнікі вылічылі магчымых забойцаў. Ён быў затрыманы па месцы жы-харства супрацоўнікамі крмінальнага вышукў УУС Гомельскага аблвыканкама. 24-гадовы грама-дзянін, які прызнаўся ў страшным зойстве, быў раней судзімы. Па яго версіі, дзвючына, з жой ён быў зрочкава знаёмы, быццам бы пакрыўдзіла яго ў агульнай кампаніі некалькі месцаў таму. Крмінальная справа заведзена па факце за-бытва з асаблівай жорсткасцю.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ЛОТ 1	
Наименование объекта	Краткая характеристика
Здание автостоянки «Острино»	Здание специализированного автомобильного транспорта инв. № 422/С-3776, литер Е1/к, 1977 г.п., общая площадь здания 313,4 кв.м, объем здания с подвалом 1485 м.куб., фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия — ж/б плиты, крыша рулонная совмещенная, полы дощатые, цементные, отепление — чугунные радиаторы, электроснабжение — скрытая электропроводка. Сарай Литер 2, 1977 г.п., площадь застройки 62 кв.м, объем 186 м.куб., фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия — ж/б плиты, крыша рулонная совмещенная, полы бетонные, электроснабжение — скрытая электропроводка. Проезжая часть с дорожным бордюром — асфальтобетонное покрытие площадью 495,4 кв.м, бетонный бордюр длиной 441,6 м. Пешеходная часть с тротуарным бордюром — тротуарная плитка (бетон) площадью 275,6 кв.м, бетонный бордюр длиной 206,6 м. Зеленые насаждения (28 кв.м).
Начальная цена продажи	86 526 582 белорусских рубля без учета НДС.
Сумма задатка	4 326 329 белорусских рублей.
Местонахождение объекта	Гродненская обл., Щучинский р-н, гп. Острино, ул. Гродненская, 49
Земельный участок	Кадастровый № 42585660002000070, общая площадь земельного участка — 0,7343 га, назначение — содержание и обслуживание зданий и строений автостоянки
Наименование и краткая характеристика объекта	Рембкок № 2 (инв. № 422/С-3765), площадью 1375 кв.м, материал стен — кирпич, год постройки — 1978, фундамент — бетонный, перегородки — кирпичные, крыша — совмещенная рулонная, полы — бетонные, оконные проемы — двойные стеклоблоки, отопление — центральное, электроснабжение — открытая проводка, имеется водопровод, электроснабжение, отопление, канализация, вентиляция.
Начальная цена продажи	721 036 800 белорусских рублей без учета НДС
Сумма задатка	36 051 840 белорусских рублей
Местонахождение объекта	Щучинский р-н, гп. Советская, 41/1
Земельный участок	Кадастровый № 4258501000010160, общая площадь земельного участка — 4,0299 га, назначение — содержание и обслуживание административного здания с производственной базой
Продавец	Филиал «Автомобильный парк № 12 г. Щучин»
Организатор торгов	ОАО «Гродноблавтотранс» г. Щучин, ул. Советская, 41
Условия аукциона	Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41 98 32, 41 98 34
Условия оплаты	Аукцион без условий
Срок заключения договора купли-продажи	По договоренности сторон
Номер р/с для перечисления задатка	Не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Аукцион состоится 2 октября 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.	

К участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона заявление на участие в аукционе и внесшие сумму задатка по текущий (расчетный) счет, указанный в извещении; юридическим лицам — резидентом Республики Беларусь — копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; индивидуальным предпринимателям — документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицам — нерезидентом Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе); нотариально заверенная доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя иностранного инвестора, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются: представление юридического лица, индивидуального предпринимателя — доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; физическим лицам — документ, удостоверяющий личность физического лица; нотариально заверенная доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. Форм заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами записывается в установленном порядке организатором аукциона днём и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Информация о первом аукционе была размещена в газете «Звязда» в № 146 от 08.08.2012 г. № 146 (27261). Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3 с 8.30 до 17.30. Последний день приема заявлений — 1 октября 2012 г. до 15.00. Телефон для справок: 41 98 32 — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». Подробная информация: www.ino.by.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Сервис» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Мозырьдрев» (продавец) извещает о проведении 10 октября 2012 года повторного открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16

№ лота	Наименование	Адрес объектов	Начальная цена продажи лота, с учетом НДС, в белорусских рублях	Задаток в % от суммы НДС, в белорусских рублях
1	Циклон УЛ-2000/3 с зонтом (инв. № 41889)		18 620 640	1 800 100
2	Циклон УЛ-2000/3 с зонтом (инв. № 41891)	г. Мозырь,	18 620 640	1 800 100
3	Циклон УЛ-2000/3 с зонтом (инв. № 41892)	ул. Социалистическая,	18 620 640	1 800 300
4	Циклон УЛ-2000/3 с зонтом (инв. № 41893)	120	18 620 640	1 800 400
5	КамАЗ 5320 трол. № EB 6203 (инв. № 3428)		81 274 200	8 100 000

Продавец: Открытое акционерное общество «Мозырьдрев», 247760, г. Мозырь, ул. Социалистическая, 126. Решением хозяйственного суда Гомельской области от 01.11.2010 в отношении ОАО «Мозырьдрев» открыто ликвидационное производство, телефон 8 0236 35 60 28; 8 0236 35 66 01. Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота. Для участия в аукционе необходимо: 1. Подписать задаток на расчетный счет Продавца (должника) (Открытый акционерное общество «Мозырьдрев») р/с 3012002731231, филиал в г. Мозырь (инв. № 1515918, УНП 400088836 по 08 октября 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-16, Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 от даты опубликования настоящего извещения по 08 октября 2012 года. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. К заявлению прилагаются следующие документы: заверенная банком копия платёжного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении (информационном сообщении); индивидуальный предпринимателем — копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации; юридическим лицам — доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а также копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации юридического лица; иностранным юридическим лицам, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, иностранной организацией с иностранными территориальными подразделениями и лицами, участвующими в осуществлении деятельности — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торговле) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией; представителями иностранного инвестора — легализованные в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности иностранного инвестора, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в торговле граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за границей Республики Беларусь, в том числе супруги и родственники физических лиц Республики Беларусь, представители иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть. Победителем торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в срок не позднее 20 календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре купли-продажи, и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч., расходы на изготовление и предоставление участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. Информация об аукционе, включая место и сроки его проведения, доводится до сведения участников до начала аукциона в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. Задачи, указанные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с действующим гражданским законодательством Республики Беларусь. Методическими рекомендациями об особенностях оценки и продажи имущества должника, находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) № 144 от 29.11.2010.

Дополнительная информация по телефону организатора аукциона: 8 (0232) 74 18 78, 74 17 34 и на сайте gомeloblреклама.by.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ УДЗЕЛЬНІКАЎ ГАСЦЕЙ VII ФЕСТИВАЛЮ ЮРЬЯ БАШМЕТА

«Гэта цудоўнае свята мастацтва атрымала пастананную прыліку на беларускай зямлі, дзе захаванне і памнажэнне традыцый класічнай музыкі з'яўляецца неад'емнай часткай дзяржаўнай культурнай палітыкі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«Свята высокай духоўнасці, якое пранізвае ўсе мерапрыемствы фестывалю, яызмена прывітавае сэрцы тысяч людзей. Гэты творчы форум па праве называюць адной са змянальных падзей культурнага жыцця Еўропы», — гаворыцца ў ві

СВЯТА ПРАЦЫ І ХЛЕБА



ГОРАД ПАД ДАЖДЖОМ

Горад уравае сваёй еўрапейскасцю. Прыгожыя фасады, стыліёвыя лініі, прыемныя вокі фарбы. Усе ў адзін голас сцявараюць, што раённы цэнтр проста не пазнаць. Прыемна, што абнаўленні датычацца не толькі будынкаў: у Горках з'явіліся цікавыя скульптуры. На «Дажынках» адбылося афіцыйнае адкрыццё скульптуры «Вечная студэнцкая вясна». Пара чытала кнігу пад дажджом, яе акружалі студэнты з парасонамі. Проста немагчыма не ўсміхнуцца на надпіс «Я цябе кахаю» і сардэчка, нібыта выразаныя на лаўцы. А народу найбольш даспадобы прыйшоў бутэрброд з відавочна доктарскай каўбасой і галодным верабейкам побач.

Размак свята — проста неверагодны. Па горацкіх пагорках (прабачце за таўталогію) рухаецца паток людзей з парасонамі. Маладыя людзі з дзецьмі і каласкамі, нетаропкія пенсіянеры, шмат народу ў сценічных касцюмах і традыцыйных строях. Кавярняў і крам навокал столькі, што проста вочы разбягаюцца: тут можна набыць усё — ад зімовых паліто да якога-небудзь мясцовага народнага прысмаку.

На вуліцы Студэнцкай прагульваюцца маладыя людзі ў класічных строях. Марыя і Іван, студэнты Магілёўскага каледжа мастацтваў, не скардзіліся на вільгаць і халодны вецер, а загады надзелі пад смокін і тонкую бальную сукенку цёплым світарам, узброеныя вялікімі парасонамі і радалі ўсмешкамі мінакоў, якія

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)



ЦІ ЎВОЙДЗЕ ПРАЦА ЗА МЯЖОЙ У ПЕНСІЙНЫ СТАЖ, БУДЗЕ ЗАЛЕЖЫЦЬ АД ВАС

Пенсіянеры, якія пастаянна пражываюць у Беларусі, атрымліваюць пенсію па нормах нашага нацыянальнага заканадаўства. А як быць з тымі, хто выехаў жыць у іншую краіну? Альбо працуе там зараз — ці ўвойдуць гады працы за мяжой у пенсійны стаж? У рамках інтэрактыўнага праекта Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі і БелТА «Online-марафон: Праца і сацыяльная абарона» прайшла online-канферэнцыя «Аб пенсійным забеспячэнні з улікам нормаў міжнародных дагавораў». На пытанні ўсіх зацікаўленых адказвалі намеснік Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Валерый КАВАЛЬКОЎ і прадстаўнік галоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання Міністэрства працы і сацабароны.

Галіна, Мінск: Ці плануецца змяніць перыядычнасць выплаты пенсій, прызначаных па нормах дагавора паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнага забеспячэння?

Намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валерый КАВАЛЬКОЎ: Выплата пенсій па ўказаным дагаворы ажыццяўляецца штоквартальна ў апошнім месяцы квартала. Змена гэтага парадку не плануецца.

Таццяна, г. Барысаў: Ці можа быць прызначана і выплачана пенсія грамадзянам Беларусі, якія выехалі на пастаяннае жыхарства ў краіны далёкага замежжя?

Намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання міністэрства Ларыса ЯШКОВА: Паміж Беларусь і краінамі далёкага замежжя пагадненні (дагаворы) па пытаннях пенсійнага забеспячэння не заключаліся. Таму

грамадзяне Беларусі, якія пераехалі на пастаяннае месца жыхарства ў гэтыя краіны, права на пенсійнае забеспячэнне ў Рэспубліцы Беларусь не маюць.

Лідзія Рыгораўна, Мінск: Куды звяртацца і якія паперы трэба аформіць, каб пераводзіць у Беларусь пенсію з Расійскай Федэрацыі?

Начальнік аддзела арганізацыі пенсійнага забеспячэння галоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Ніна ЛУЗІНА: Неабходна звяртацца з заявай, пашпартам і працоўнай кніжкай у орган працы, занятасці і сацыяльнай абароны па месцы жыхарства.

Рыма Рубінчык: Мне 57 гадоў, грамадзянка Рэспублікі Беларусь. Пераехала на ПМЖ у ЗША. У Беларусі ў мяне засталася кватэра, я часта прывязджаю сюды і жыю на некалькі месяцаў. Ці магу я атрымліваць пенсію, калі знаходжуся ў Беларусі?

Начальнік аддзела арганізацыі пенсійнага забеспячэння галоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Волга ДУБ: Пенсійным заканадаўствам права на пенсію ў Беларусі прадастаўлена грамадзянам Рэспублікі Беларусь пры ўмове іх пастаяннага пражывання ў краіне, якое пацвярджаецца пашпартам грамадзяніна Рэспублікі Беларусь з аднакавай аб рэгістрацыі па месцы жыхарства. Рэгістрацыя па месцы знаходжання грамадзяна, які выехаў на пастаяннае жыхарства за межы Беларусі, не з'яўляецца пацвярджэннем іх пастаяннага пражывання ў Рэспубліцы Беларусь. Таму падстаў для выплаты вам пенсіі ў Беларусі за час знаходжання на яе тэрыторыі не маецца.

Сяргей М.: Я грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Адпрацаваў у Беларусі 30 гадоў, а затым у сілу асабістых прычын вымушаны быў выехаць на пастаяннае жыхарства за мяжу. У цяперашні час пастаянна пражываю ў Польшчы. У на-

УСМЕШКІ ПЕРАМОЖЦАМ

Маладыя магілёўскія спявачкі Вялета, Дар'я і Ангеліна нібыта не заўважаюць даждж. Дзяўчаты прытанцоўваюць каля эстраднай пляцоўкі і расказваюць, што Горкі змянілі аблічча.

— Такі яркі і чысты горад! І на «Дажынках» нам цікава, тут вясёлая атмасфера, — усміхаюцца маладыя магіляўчанкі. — Мы чакаем шэсця хлеларобаў: яны сапраўдныя мужчыны, моцныя, надзейныя, працялолюбівыя, працуюць на карысць грамадства і, напэўна, нядрэнна зарабляюць!

— Нашы Горкі змяніліся, несумненна, у лепшы бок! — лічыць студэнтка Юлія Арцюхоўская. — Будзем спадзявацца, што і надвор'е бліжэйшым часам зменіцца гэтак жа сама!

На Цэнтральнай плошчы Горак найбольш шматлюдна. Пакуль артысты рыхтаваліся да галоўнага выступлення, госці з рэгіёна спялялі і танчылі на падворках. «Асіповіцкі барок» арганізаваў карагод з... «баравіком» і дзяўчынкамі, а суправідажы іх ансамбль, дзе саліравала... сапраўдная піла!

— Гэта цудоўнае свята, якое нясе шмат шчасця і радасці людзям, —

сказаў Анатоль Аляксеевіч Пятраў з пасёлка Ялізава Асіповіцкага раёна. — Трэба ж не толькі працаваць, але і святкаваць! І нам не перашкоджае надвор'е, таму што ў нас будзёры настрой. Галоўнае — усміхацца! Усім любі і шчасця!

У адным месцы — «Яблыны сад», побач — «Свята цыбулі і час-



сказаў Анатоль Аляксеевіч Пятраў з пасёлка Ялізава Асіповіцкага раёна. — Трэба ж не толькі працаваць, але і святкаваць! І нам не перашкоджае надвор'е, таму што ў нас будзёры настрой. Галоўнае — усміхацца! Усім любі і шчасця!

У адным месцы — «Яблыны сад», побач — «Свята цыбулі і час-

наку». На падворку Чавускага раёна Валянціна Маўчан настольна прапаноўвала ўжываць цыбулі і часнок, каб не толькі не захварэць, але і не зважаць на дождж і хмары.

— Будзе ў нас яшчэ сонейка! — абяцала вясёлая жанчына.

ФЕСТИВАЛЬ ПРАЦЯГВАЕЦЦА

На Цэнтральнай плошчы ўдзельніку фестывалю-кірмашу «Дажынкi-2012». Працаўнікі с'яла прайшлі па святых вуліцах Горак. Па шляху на канцэртных пляцоўках шэсць віталі артысты і шырая публіка.

Калона дайшла да моладзевага культурна-забаўляльнага цэнтру з амфітэатрам, дзе і адбылася асноўная дзея «Дажынка»: урачыстае адкрыццё фестывалю-кірмашу і цырымонія ўручэння першых прэмій пераможцам рэспубліканскага спаборніцтва па ўзроўні збожжавых культур, а таксама дзяржаўных узнагарод.

Увечары ў амфітэатры прайшоў канцэрт народнага артыста Расі Алега Газманова, а потым над гладзю Ніжняга возера рассыпаўся яркімі агнямі святочны феерверк.

Сёння ў Горках працягваюцца «Дажынкi-2012». Фестывальна праграма вельмі насычаная. Аб 11-й гадзіне ў амфітэатры пачынаецца цырымонія ўручэння дзяржаўных узнагарод, другіх і трэціх прэмій пераможцам спаборніцтва, і яна праходзіць у суправаджэнні творчых калектываў розных абласцей краіны. Затым адбудзецца моладзевы эстрадны канцэрт. Найбольш разракламаванае арганізатарамі суботняе мерапрыемства — «Свята піва».

Глядзія півавараў Беларусі і буйныя броварныя кампаніі прадстаўляюць сваю лепшую прадукцыю, іх падтрымліваюць сваімі жывымі выступленнямі беларускія рок-музыканты.

Працуюць шматлікія выставы, кавярняў, гандлёвыя рады. І дзівіць — да апошняга кліента. Горкі гуляюць, «Дажынкi» ідуць!

Ліна ІВАНОВА.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

г. Горкі.

Абодва людзі сямейныя. Жонка Сяргея, Таццяна, працуе ў майстэрні кладашчыцай. Сям'я выхоўвае дваіх дзяцей: 10-гадовую Насцю і 3-гадовага Сцяпана.

Жонка Аляксея, Вера, мае адну з рэдкіх будаўнічых спецыяльнасцяў, працуе ў гаспадарцы. Іх дачка Ульяна 8 гадоў.

Пацікавіўся, чым хлопцы займаюцца зараз. Адказалі, што і пасля жніва працы шмат — да таго часу, пакуль снег не выпадае. Цяпер, у прыватнасці, камбайнер «капае» бульбу на трактары, а памочнік працуе слесарам у майстэрні. І зімой хапае заняткаў: кармы трэба вазіць, дровы, угнаенні...

Не мог не запытаць: а калі ўсё ж з'яўляецца вольны час, як хлопцы яго бавяць?

Жонка Аляксея, Вера, мае адну з рэдкіх будаўнічых спецыяльнасцяў, працуе ў гаспадарцы. Іх дачка Ульяна 8 гадоў.

Пацікавіўся, чым хлопцы займаюцца зараз. Адказалі, што і пасля жніва працы шмат — да таго часу, пакуль снег не выпадае. Цяпер, у прыватнасці, камбайнер «капае» бульбу на трактары, а памочнік працуе слесарам у майстэрні. І зімой хапае заняткаў: кармы трэба вазіць, дровы, угнаенні...

Не мог не запытаць: а калі ўсё ж з'яўляецца вольны час, як хлопцы яго бавяць?

Адразу тры маладыя прадстаўнікі гаспадаркі «Прудзінкі» Верхнядзвінскага раёна бяруць удзел у рэспубліканскім свяце «Дажынкi»

СПРАВА ДЛЯ САПРАЎДНЫХ МУЖЧЫН

Камбайнер Сяргей Гапановіч і памочнік Аляксея Пілюшын — другі раз, а Леанід Іваноў, вадзіцель «МАЗа» — ужо трэці паедуць на рэспубліканскае свята хлеларобаў. Традыцыйна перад паездкай кожны з іх атрымаў у Віцебску абутак і касцюм, каб з'явіцца на свяце ва ўсёй красе.

Сяргей Гапановіч і Аляксея Пілюшын — хлопцы з адной вёскі Прудзінкі, нарадзіліся і вучыліся ў адной школе, а цяпер разам працуюць на камбайне «Палессе КЗС-1218». Летас упершыню былі на «Дажынках» як лепшыя моладзевыя экіпаж. Тады яны першымі сярод моладзевых экіпажаў Віцебшчыны намалалі тры пяці тон збожжа, а ўсяго прыкладна 1700 тон збожжавых. Сёлета — ужо больш за 2 тысячы тон.

Дарэчы, надвор'е сёлета падвяло экіпаж.

— Летас, калі не памыліся, скончылі жніво ўжо 20 жніўня, — расказвае Сяргей Гапановіч. — А вось сёлета пазней. Потым ездзілі ў суседнія гаспадаркі дапамагаць убіраць ураджай.

Падчас жніва графік у камбайнера і яго памочніка вельмі напружаны. З 6-ці гадзін раніцы ўжо на полі. Камбайн агледзелі, заправілі палівам непасрэдна на полі, каб не ганяць — і наперад працаваць. Заканчвалі позна. Калі надвор'е дазваляла, і ўначы на полі заставаўся.

Ніякіх надзвычайных здарэнняў падчас жніва не было, айчыны камбайн таксама не падвёў.

У вёсцы, дзе жывуць хлопцы, ёсць пачатковая школа, ФАП, пошта і гэтак далей.

Усё, што трэба для нармальнага жыцця, — шырака кажуць маладыя людзі. — Рынак прыязджае на «колах». Так што грошы зрабляюцца будзе на што патраціць.

Сяргей Гапановіч жыве ў «празідэнтскім доме» — менавіта так у вёсках называюць дамы, якія ўдзяляюцца працаўнікам сельскай гаспадаркі ў рамках адпаведнай дзяржаўнай праграмы. Аляксея Пілюшын — у кватэры.

Абодва людзі сямейныя. Жонка Сяргея, Таццяна, працуе ў майстэрні кладашчыцай. Сям'я выхоўвае дваіх дзяцей: 10-гадовую Насцю і 3-гадовага Сцяпана.

Жонка Аляксея, Вера, мае адну з рэдкіх будаўнічых спецыяльнасцяў, працуе ў гаспадарцы. Іх дачка Ульяна 8 гадоў.

Пацікавіўся, чым хлопцы займаюцца зараз. Адказалі, што і пасля жніва працы шмат — да таго часу, пакуль снег не выпадае. Цяпер, у прыватнасці, камбайнер «капае» бульбу на трактары, а памочнік працуе слесарам у майстэрні. І зімой хапае заняткаў: кармы трэба вазіць, дровы, угнаенні...

Не мог не запытаць: а калі ўсё ж з'яўляецца вольны час, як хлопцы яго бавяць?

Жонка Аляксея, Вера, мае адну з рэдкіх будаўнічых спецыяльнасцяў, працуе ў гаспадарцы. Іх дачка Ульяна 8 гадоў.

Пацікавіўся, чым хлопцы займаюцца зараз. Адказалі, што і пасля жніва працы шмат — да таго часу, пакуль снег не выпадае. Цяпер, у прыватнасці, камбайнер «капае» бульбу на трактары, а памочнік працуе слесарам у майстэрні. І зімой хапае заняткаў: кармы трэба вазіць, дровы, угнаенні...

Не мог не запытаць: а калі ўсё ж з'яўляецца вольны час, як хлопцы яго бавяць?



Вадзіцель Леанід ІВАНОВ, камбайнер Сяргей ГАПАНОВІЧ і памочнік камбайнера Аляксея ПІЛЮШЫН (злева направа).

Высветлілася, што Сяргей — паліўнічы, а Аляксея рыбак — «летні». Ды і дома заўсёды ёсць чым займацца. Алкаголем, зразумела, не зложываюць. Калі прыходзіць зацемна, а з самай раніцы на працу, калі там выпіваць?

...Пакуль гутарыў з Сяргеем і Аляксеем, нас фатаграфавалі чалавек, які разам з імі прыйшоў на сустрэчу. Сіпла пацінуў мне руку ў адзін момант, а потым вывеліся. А потым вывеліся, што «фатограф» — Леанід Іваноў, вадзіцель «МАЗа», які вёз ужо трэці раз паездзе на свята хлеларобаў.

— Першы раз заняў трэцяе месца і атрымаў тэлевізар, — расказвае малады вадзіцель. — Летас быў у лідарах сярод маладых кіроўцаў, калі ў цэлым перавёз звыш 2840 тон, сёлета перавёз прыкладна 2700 тон.

Ва ўборцы ён уваголе не навочо — удзельнічаў пяць разоў. (Машыне ж ужо восем гадоў, і вядома, хоць цяпер паездзіць на новай.) Уваголе ў гаспадарцы збожжавыя адвозілі на чатырох трактарах і дзвюх машынах. Колькі кіламетраў наездзіў падчас мінулага жніва, не падлічыў. І калі я запытаў: ці можна увесць шлях па раўняцэ з перыметрам нашай краіны, адказаў, што, напэўна, праехаў больш.

— На жніве вельмі цяжка працаваць, — кажа Леанід. — Але ж заробкі ў мяне не меншыя, чым у камбайнераў.

Што датычыцца канкрэтных сум, мае суразмоўцы гэта не афішавалі. Сказалі, што ў кожнай гаспадарцы плаціць па-рознаму. Вадзіцель, праўда, потым агучыў, што за два месяцы «чыстымі» зарабіў 11 мільёнаў рублёў. Нядрэнна, у гарадах столькі не зарабляюць.

— Зімой, зразумела, атрымліваецца значна меней, — адзначыў Леанід. — Але менш 2,5 мільёна

рублёў за месяц не бывае. А на адным рамоне, зразумела, шмат не заробіш.

Жонка Леаніда — Ганна — у дзекрэтным водпуску, малодшай дачце — годзік, старэйшай — 5. Жонка па спецыяльнасці — ветэрынар. Сям'я таксама жыве ў «празідэнтскім доме», але ў суседняй вёсцы — Валычы, што ўсяго ў трох кіламетрах ад Прудзінкі. Драга паміж вёскамі, як пажартавалі хлопцы, лепш, чым у Віцебску.

Шмат іх аднакласнікаў паехалі ў свой час у гарады. Між іншым, і Леанід раней жыў недалёка ад Віцебска — усяго ў 20 кіламетрах — у вёсцы Старое Сяло, а жонка наогул з Віцебска, маці яе і зараз жыве ў абласным цэнтры.

Калі пачуў гэта, не мог не пацікавіцца: як «завабіў» гарадскую прыгожую жыву ў глыбінку? Сказаў, што яна спачатку працавала ў адной з гаспадарак Віцебскага раёна — пасля заканчэння Віцебскага аграрнага каледжа, а потым пераехалі самі ў Верхнядзвінскі раён. Цяпер жонка Леаніда заочна вучыцца ў Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны — у Прудзінках вельмі развіта жывёлагадоўля. У горадзе жыве ў маладой жанчыны, як і ў мужа, няма жадання.

І хто сказаў, што моладзь не хоча жыць у вёсках? Так, гаварылі мае суразмоўцы, хто ў горад паехаў, назад у вёску не вяртаюцца. Але тыя, хто застаўся на малой радзіме або ў іншай вёсцы, ад гэтым не шкадуецца. Гэта і ёсць сапраўдныя і нармальныя вясковыя хлопцы, якія прывыклі з малых гадоў працаваць на роднай зямлі. І навучыліся нават гарадскіх дзячат «прывозіць» у вёску. І хай чарговыя «Дажынкi» будуць для гэтых маладых людзей не апошнімі!

Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Фота аўтара.

Галоўны «Скураны мяч» — у мінчан

Ударами самага сучаснага спартыўнага стадыёна Гомеля са штучным пакрыццём на тры дні сталі падлеткі — аматары футбола. «Скураны мяч» залічыў у горад над Сожам. Дарэчы, матчы адбыліся на самым беразе ракі, дзе і знаходзіцца футбольнае поле гомельскага СДЮШАР №8.

У фінале рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па футболе на прызы Прэзідэнтскага спартыўнага клуба «Скураны мяч» у старэйшай узроставай групе (13-14 гадоў) прынялі ўдзел 8 камандаў-пераможцаў. Дарэчы, папярэдняе асправалі такую матчаму 1629 камандаў. Лепшых адбіралі па выніках спаборніцтваў па ўсёй краіне. У матчы традыцыйна прымалі ўдзел хлопцы, захопленыя футболом, якія не займаюцца ў спецыялізаваных школах і секцыях.

— Гэтыя спаборніцтвы закліканы паказаць кожнаму юнаму спартсмену: калі ты маеш жаданне займацца любімым відам спорту, цябе абавязкова заўважаць, — падкрэслівае памочнік старшыні Прэзідэнтскага спартыўнага клуба Аляксандр Храмылёў. — Дзеці займаюцца на аматарскім узроўні, але ж трапляюць на гэтыя прэстыжныя прафесійныя спаборніцтвы. У іх ёсць жаданне барацьбы, яны праяўляюць свой характар і волю да перамогі. Вынікі, якія дэманструюць у фінале спартыўнай каманды — гэта і вынікі працы па фізічным выхаванні, якая праводзіцца ў рэгіёнах.

Вырашальныя падзеі, якія адбыліся ў заключны дзень спаборніцтваў, вызначылі самыя лепшыя аматарскія каманды маладых футбалістаў Беларусі. Трэцяе месца ў «Юнацтва» са Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці. На другім — «Лакаматыў» з Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Галоўны кубак турніру заваявалі падлеткі Гомельскай «Віцязь», якая прадставіла Маскоўскі раён Мінска. Усе пераможцы і прызёры турніру атрымалі каштоўныя прызы і памятныя кубкі, а таксама сувеніры ад Прэзідэнтскага спартыўнага клуба. Сярод найбольш тэхнічных і падрыхтаваных аматараў футбола адначасова прайшлі спаборніцтвы па элементах тэхнікі футбола і фізічнай падрыхтоўцы. Акрамя гэтага, удзельнікі турніру наведвалі славуцасці горада над Сожам.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.
Фота аўтара.



Ударами самага сучаснага спартыўнага стадыёна Гомеля са штучным пакрыццём на тры дні сталі падлеткі — аматары футбола. «Скураны мяч» залічыў у горад над Сожам. Дарэчы, матчы адбыліся на самым беразе ракі, дзе і знаходзіцца футбольнае поле гомельскага СДЮШАР №8.

У фінале рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па футболе на прызы Прэзідэнтскага спартыўнага клуба «Скураны мяч» у старэйшай узроставай групе (13-14 гадоў) прынялі ўдзел 8 камандаў-пераможцаў. Дарэчы, папярэдняе асправалі такую матчаму 1629 камандаў. Лепшых адбіралі па выніках спаборніцтваў па ўсёй краіне. У матчы традыцыйна прымалі ўдзел хлопцы, захопленыя футболом, якія не займаюцца ў спецыялізаваных школах і секцыях.

— Гэтыя спаборніцтвы закліканы паказаць кожнаму юнаму спартсмену: калі ты маеш жаданне займацца любімым відам спорту, цябе абавязкова заўважаць, — падкрэслівае памочнік старшыні Прэзідэнтскага спартыўнага клуба Аляксандр Храмылёў. — Дзеці займаюцца на аматарскім узроўні, але ж трапляюць на гэтыя прэстыжныя прафесійныя спаборніцтвы. У іх ёсць жаданне барацьбы, яны праяўляюць свой характар і волю да перамогі. Вынікі, якія дэманструюць у фінале спартыўнай каманды — гэта і вынікі працы па фізічным выхаванні, якая праводзіцца ў рэгіёнах.

Вырашальныя падзеі, якія адбыліся ў заключны дзень спаборніцтваў, вызначылі самыя лепшыя аматарскія каманды маладых футбалістаў Беларусі. Трэцяе месца ў «Юнацтва» са Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці. На другім — «Лакаматыў» з Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Галоўны кубак турніру заваявалі падлеткі Гомельскай «Віцязь», якая прадставіла Маскоўскі раён Мінска. Усе пераможцы і прызёры турніру атрымалі каштоўныя прызы і памятныя кубкі, а таксама сувеніры ад Прэзідэнтскага спартыўнага клуба. Сярод найбольш тэхнічных і падрыхтаваных аматараў футбола адначасова прайшлі спаборніцтвы па элементах тэхнікі футбола і фізічнай падрыхтоўцы. Акрамя гэтага, удзельнікі турніру наведвалі славуцасці горада над Сожам.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.
Фота аўтара.

Падрыхтавала Святлана БУСЬКО.

Анатоль ГЛАЗ:

«УПЭУНЕННЫ, ШТО ПЕРАМОГУЦЬ ГОДНЫЯ»

Пра яго ніхто не спытае: «Ці ведаеце вы свайго цяперашняга дэпутата?» Адзін з самых медыйных і папулярных у народзе парламентарыяў — намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу па правах чалавека, нацыянальных адносін і СМІ Анатоль Глаз ужо выступіў са справаздачай перад сваімі выбаршчыкамі. Падчас вясенняй сесіі яго паўнамоцтвы як дэпутата 4-га склікання завершацца. Аднак думкі гэтага чалавека, дзякуючы шчырасці і дакладна акрэсленай пазіцыі, будуць па-ранейшаму цікавымі. Сёння «Звязда» распытала дэпутата Глаза пра выбары і парламенцкі досвед.

— Які ў вас настрой, Анатоль Ціханавіч?

— Нармальны. Рыхтуюся да канкрэтнай працы на даручаным участку. Устацк вызначаецца, але я буду ў Магілёўскай, не пераезджаю ў Мінск, хоць тут была больш прыяная прапанова...

— Чаму адмовіліся?

— Не аматар влікага горада. Мне лягчэй дыхаецца на роднай Магілёўшчыне.

— Выкладанне працягнецца?

— Калі на новай рабоце дазваляць, то застануся выкладчыкам у Магілёўскім дзяржаўным універсітэце харчавання на чыста сімвалічныя 0,25 стаўкі. Гэта мне дапамагае трымаць руку на пульсе часу, бо з маладымі вельмі цікава працаваць, спадзяюся, што і я даю ім шмат карыснага. Выкладаю дзяржаўнае кіраванне, раней выкладаў кіраванне вытворчасцю.

— Назіраеце за выбарчай кампаніяй?

— Так. Упэўнены, што перамогуць людзі годныя, бо наш народ выпрацаваў сур'ёзнае супрацьдзе ад прыгожых слоў. Калі чытаю праграмы кандыдатаў у палову друкаванага аркуша, то ўсімхадзіць з выглядам чалавека дасведчанага. Я, калі і першы раз ішоў на выбары, успаіў толькі 5 пунктаў. Справа ў тым, што выканаць шматлікія абяцанні немагчыма, ды і не трэба, інакш у краіне настане хаос. Праграма кандыдата павінна заключацца ў выпрацоўкі заканадаўчай базы для далейшага стабільнага развіцця дзяржавы і павышэння дабрабыту людзей. Пры гэтым заканадаўчая база не павінна часта мяняцца.

Трэба даць адказ на пытанне: гарэлка — гэта палітыка або эканоміка?

Але фігура дэпутата ў простых людзей заўсёды асацыюецца з чалавекам, які можа дамагчыся. У сувязі з гэтым было б вельмі карысна для падтрымкі аўтарытэту дэпутата, каб па выніках выбарчай кампаніі ў Савеце Міністраў прымаўся рашэнне, на якім у план сацыяльна-эканамічнага развіцця былі б уключаны найбольш важныя праблемы ад кожнай акругі. Калі б такім чынам дэпутату пры падтрымцы ўрада і мясцовай улады ўдалося вырашыць хоць бы па адной праблеме ў кожным з раёнаў, якія ўваходзяць у яго выбарчую акругу, было б выдатна!

Не заўсёды дэпутату лёгка працаваць з мясцовай уладай. Існуе няяўная практыка, калі нейкую праблему не удаецца вырашыць ні народнаму абранніку, ні кіраўніцтву раёна або вобласці, аднак варта прыхаць сталічнаму начальству — раптам магчымасці знаходзяцца і праблема вырашаецца. Што цікава, «магчымасці» не падаюць з неба, а адбіраюцца ў іншых. Акрамя шкоды для аўтарытэту ўлады такая практыка нічога не дае. Бо ў людзей складаецца ўражанне, што па кожнай праблеме трэба звяртацца на самы верх.

Чым больш будзе прыніжана ўлада ўнізе, тым, на жаль, меншым будзе не аўтарытэт наверх. Мясцовая ўлада павінна вырашаць усё. Аўтарытэт мясцовай улады — фундамент, на якім трывае дзяржава.

— Ці можаце вы назваць некалькі найбольш важных праблем для выбаршчыкаў, якія вам удалося вырашыць з дапамогай дэпутатаўскага мандата?

— Зроблена нямала, складана нешта выплываць. Рады, што разам з выканаўчай уладай удалося значна палепшыць базу аховы здароўя ў Бабруйскім і Кіраўскім раёнах. Што разам з кіраўніцтвам Кіраўскага раёна вырашылі праблему абезжалезвання вады ў Жылічах, дзе знаходзіцца сельгаскаладзея на 1000 чалавек.

Мне прыяма, што летася, калі падчас уборкі бульбы ў Глускім раёне высветлілася, што камбайнаў катастрафічна не хапае, знайшоў падтрымку Міністэрства прамысловасці, і раён атрымаў два новенькія камбайны. Добра, што правалі тэрмаарэнавацыю старых панэльных дамоў і аб'ектаў сацкульт-



быту, значна паскорылі газіфікацыю буйных населеных пунктаў Бабруйскага раёна: пасёлка Глуша і аграгарадка Варатынь...

Але не менш важна і тое, што сотні людзей атрымалі дапамогу ў вырашэнні асабістых праблем...

— Між тым вы лічыце, што заканатворчая дзейнасць — асноўная. Што скажаце пра абвінавачанні ў тым, што дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання ініцыявалі толькі адзін законпраект?

Гэтыя меркаванні разлічаны на недаведчанага чалавека. Заканадаўчая дзейнасць павінна ісці сістэмна. Немагчыма, ды і нельга, каб кожны дэпутат ініцыяваў закон. Сама па сабе ініцыятыва яшчэ не азначае, што яна патрэбна грамадству і краіне. Мы рыхтавалі законы, якія патрабавала жыццё. На працягу 4-га склікання прынялі 429 законаў, альбо прыкладна па 100 за год. Наўрад ці большая колькасць мэтазгодная, бо тады законы былі б няясныя, невывераныя і няўзгодненыя. На рабочых групах мы, бывае, па 40 хвілін абмяркоўваем адну фармулёўку, каб пазбегнуць дваітага тлумачэння.

Гэтыя чатыры гады мы былі загружаны пад завязку. З поўнай адказнасцю заяўляю, што ніводны дэпутат не марнаваў час у Палате прадстаўнікоў. Паглядзіце, якія важныя законы былі прыняты толькі апошнім часам: Закон аб банкрутстве, Закон аб інвестыцыях, Жыллёвы кодэкс...

Гэта не азначае, што дэпутату нехта перашкаджае выступіць з заканадаўчай ініцыятывай. Дастанкова пераканаць астатніх, што новы документ патрэбен, вытрымаць працэдур дэпутатаўскай дзейнасці. Ад ініцыятывы да прыняцця закона сама мала павінен прайсці год, і тое, калі добра папрацаваць.

— А што вы скажаце пра тое, што дэпутаты, майліў, нічога не зрабілі, каб папрадзіць крызіс 2011 года...

Непасрэдна дэпутаты не маюць магчымасці ўздзейнічаць на бягучыя эканамічныя працэсы, але мы сапраўды зрабілі недастаткова, каб папярэдзіць негатыўныя з'явы ў эканоміцы. Разам з тым маё сумленне чыстае. За 2 гады да дэвальвацыі рубля, падчас семінара ў Нацыянальным банку, я казаў пра тое, што штогадовае назапашванне нерэалізаванага пагазненія розніцы паміж крэдытамі, якія банкі выдалі на жыллё, і кампенсацыяў, якія прадугледжана з бюджэту, небяспечнае для эканомікі краіны. Аднак мяне і іншых калег запэўнілі, што існуючы кампенсацыйныя механізмы. Якія гэта механізмы, зразумела — станок.

Пазней, падчас Паслання Прэзідэнта Нацыянальнаму сходу, я задаў пытанне: ці не было б больш правільна сродкі, якія накіроўваюцца на жыллёвыя крэдыты ў сельскай гаспадарцы, аддаць у тым ж гаспадарцы пад больш хуткія і эфектыўныя праекты? Справа ў тым, што ў свой час жыллёвы крэдыт сялі быў цалкам апраўданы, ён дапамог захаваць вёску, але з 2003 года праблема перасталася быць першамай. Між тым у даінфляцыйны час кожная вобласць на гэтыя мэты атрымлівала ў сярэднім па 100 млрд рублёў — добрыя грошы, якія б дазволілі атрымаць дадатковую прадукцыю, падняць заробкі і вярнуць крэдыт адразу. А яны, па сутнасці, замарожваліся.

І зноў жа, тагачасны прэм'ер запэўніў кіраўніка дзяржавы, што праблем няма. А калі рубель абваліўся, я сказаў: у тым, што адбылося, у першую чаргу вінавата Міністэрства эканомікі. Бо нарастанне праблемы было відавочным. Гэта тычыцца і валютнага крызісу: можна было хаць па пралічыць, як паўплывае павышэнне мытных пошлін на аўтамабільна і фінансавую сістэму краіны. А на самой спра-

ве, калі долар ужо імкліва даражэў, што выклікала рост цен на сыравіну і матэрыялы, міністэрства з 1 красавіка прыняло рашэнне аб лібералізацыі цен, што яшчэ больш пагоршыла сітуацыю. У выніку ўраду усё роўна давялося вяртацца да схемы рэгулявання.

Мы, дэпутаты, у свой час павінны былі больш рэзка паставіць гэтыя пытанні.

— Якія адносіны падчас дэпутатства ў вас склаліся з журналістамі?

— У працы з прэсай маю святое правіла: «Не падманвай». Не хочаш — не кажы, але хлусіць нельга. У размове з журналістамі выказваю сваю пазіцыю і аргументую яе. У гэтым плане прэса ўдзячны. Хоць у сталічных СМІ ёсць, на жаль, тое, чаго няма ў рэгіянальных: прамоўленае тут важней за сутнасць сказанага. Мінскія журналісты з такой прагай хапаюцца за слова, якое можна падаць як сенсацыю, што ісціна застаецца на другім плане. Так атрымалася з інфармацыйнай пра тое, быццам Глаз супраць гімназій і ліцэяў. На самой справе гаворка ішла аб тым, што ў апошні час павелічэнне колькасці гімназій і ліцэяў становіцца нечым нахштальт моды, і не спрыяе якасці адукацыі, не апраўдае затрачаных сродкі. Таму да гэтага трэба ставіцца больш адказна.

Хацелася б, каб журналісты, калі размаўляюць з дэпутатам, бачылі самага дэпутата, яго разуменне сітуацыі, а не палявалі за «смажанымі» словам.

— Вы маеце досвед працы камерцыйным дырэктарам, высокапастаўленым чыноўнікам, дэпутатам, выкладчыкам... Што з гэтага бліжэй вашай натуре?

— Я ніколі не працаваў на нелюбімай працы. Мне бліжэй таа, якая прыносіць карысць людзям. І чым больш магчымасць прыносіць карысць, тым больш дабаеца. Люблю канкрэтную працу, працу з людзьмі...

— Каму лягчэй дапамагчы чалавеку: дэпутату альбо намесніку старшыні аблвыканкома?

— Безумоўна, намесніку. Дэпутату трэба некага спраціва, а чыноўнік прымае рашэнне сам. Галоўнае правіла і для першага, і для другога: не рабі шкоду людзям.

— Ці магчыма дэпутату быць для ўсіх добрым?

— Не. І пра сябе ведаю: не заўсёды быў «зручным» дэпутатам. Але інтарэсы людзей, акругі і краіны для мяне былі першаснымі.

— Пра што ў сваёй дэпутатакй біяграфіі шкадуеце?

— Мне не ўдалося прынамсі тры пазіцыі вырашыць. Першая звязана з алкагалізацыяй нашага насельніцтва. Была будыма прывесці парламенцкія слуханні і прыняць адпаведны законпраект. Праблема п'янства — комплексная, яе трэба вырашаць сістэмна і паступова. Трэба даць адказ на пытанне: гарэлка — гэта палітыка або эканоміка? І калі быць шчырымі, то мы ўбачым, што эканомікай тут і не пахне.

Другая праблема датычыцца невялікай колькасці людзей — тых, хто не жадае атрымліваць пашпарты з індэнтыфікацыйнымі нумарамі. Яны маюць на гэта права, і ёсць схема рашэння, якая знойдзецца ў шэрагу дзяржаў.

З поўнай адказнасцю заяўляю, што ніводны дэпутат не марнаваў час у Палате прадстаўнікоў.

Не ўдалося атрымаць падтрымку ўрада на пачатку вяртання абшчэсных грашовых укладаў савецкага часу. Спадзяюся, мае пераемнікі вырашаць і гэтыя пытанні.

— Чаму не сталі зноў балатавацца?

— Калі шчыра, то некаторы час вагаўся, тым больш што зямлякі гатовыя былі збіраць за мяне подпісы, але, па-першае, засумуваў па канкрэтнай працы, па-другое, адчуў, што найбольш значны кавалек работы як дэпутат зрабіў, і трэба даць дарогу маладым.

— Калі ў чалавека на першым месцы — людзі і краіна, што адбываецца з яго асабістым жыццём?

— Усё залежыць ад шанцавання. Я — шчаслівы чалавек, удзячны жонцы за тое, што яна ўсё жыццё любяць, хоць гэта было няпроста. Мы перажылі 9 пераездаў. У маладосці ў нас нават была адпрацавана тэхналогія: не выкідалі каробкі, каб хутка зніцца з месца... Але з гадамі кожны пераезд даецца ўсё цяжэй. Яна вельмі годны чалавек, высакасласны спецыяліст, была б буйным кіраўніком, але дзеля мяне пакінула кар'еру... Напаўна, таму ў нас вельмі добрыя дзеці: іх цянька на працы. Да таго ж наша жыццё ўпрыгожваюць дзве ўнучкі!

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Студэнты Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта датармінова галасуюць на ўчастку № 541 Коласаўскай выбарчай акругі № 106 па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Мікалай ЛАЗАВІК:

«ПАРУШЭННЯЎ ПРАВОЎ ВYБАРШЧЫКАЎ НЕ ЗАФІКСАВАНА»

За тры першыя дні датарміновага галасавання на парламенцкіх выбарах свае галасы аддалі 12,5% выбаршчыкаў Беларусі ад іх спісачнага складу. Найбольшая актыўнасць назіралася ў Віцебскай вобласці — 14,7% выбаршчыкаў ужо прагаласавалі, на другім месцы — Магілёўская вобласць (14,1%), на трэцім — Гомельская (12,8%). У Гродзенскай вобласці за тры дні датармінова прагаласавалі 11,7% выбаршчыкаў, у Брэсцкай — 11,4%, у Мінскай — 10,9%. У Мінску яўка выбаршчыкаў на ўчасткі за тры дні датарміновага галасавання скла-ла 11,8%.

«Датарміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў праходзіць спакойна, у поўнай адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам. Парушэнняў праваў выбаршчыкаў не зафіксавана», — паведаў сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.

Датарміновае галасаванне працягнецца і ў суботу, 22 верасня, з 10 да 14 і з 16 да 19 гадзін.

— Новая статыстыка з'явіцца толькі ў суботу раніцай, — расказаў карэспандэнту «Звязды» Мікалай Лазавік у час, калі вяртаўся нумар. — А ў гэтую хвіліну мы са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярэмоўнай едем на сустрэчу з кароткатэрміновымі назіральнікамі

ад Парламенцкай Асамблеі АБСЕ. У склад гэтай групы ўваходзяць парламентарыі розных краін, у асноўным заходніх. У многіх з іх свой погляд на нашу выбарчую сістэму, але мы, не чакаючы ухвальных водгукаў, заўсёды адкрываем для супраціўлення і запрашаем такія арганізацыі, каб прадамастраваць, што і ў нас свабодныя дэмакратычныя выбары, а наша грамадства адкрыта для любога погляду і з Усходу, і з Захаду.

Любыя заўвагі назіральнікаў, калі яны аб'ектыўныя, непалітызаваныя і заснаваныя на рэальных фактах, а не на чутках, служаць на карысць выбарчага працэсу на Беларусі, дадаў сакратар ЦВК.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Палітычны клуб «Звязды»

Інтрыга кампаніі 2012 года

Напярэдадні выбараў «Звязда» разам з Грамадскім прэс-цэнтрам Дома прэсы сабрала групу экспертаў ў галіне палітыкі, геапалітыкі, гісторыі і эканомікі, каб паразважаць над тым, што адбываецца ў краіне, як праходзіць выбарчая кампанія і чаго варта чакаць ад новага складу парламента.

Уражанне ад гонкі

Юрый Царык: Пра тое, як складаецца сённяшняя выбарчая кампанія, існуючы досвед супярэчлівыя меркаванні. Зразумела, што органы дзяржаўнай улады зацікаўлены ў максімальнай яе актыўнасці, бо актыўная выбарчая кампанія мае на ўвазе большую легітымнасць будучага парламента. Апазіцыя ў гэтым сэнсе падзялялася: ёсць прыхільнікі байкоту і тых, хто жадае ісці да канца. Хоць тых, хто ідзе да канца, усё роўна спрабуюць за-гатамза падкасіць міны пад легітымнасць будучага парламента, відавочна, не чакаючы перамогі сваіх кандыдатаў на выбарах.

Але ёсць шэраг неаспрэчненых фактаў, якія важна абмеркаваць. Па-першае, сённяшняя выбарчая кампанія праходзіць па новых правілах: спрошчаны парадак вылучэння кандыдатаў і парадак вядзення перадыбарнай агітацыі.

Аляксандр Шапоўскі: Тут маса добрых прыкладаў. У Белтэлерадзікамплані былі арганізаваны дэбаты, куды далучаны і прадстаўнікі палітычных партый, якія маюць альтэрнатыўны дзейны ўладзе пункт погляду. Праўда, замест таго, каб скарыстаць гэтую магчымасць і расказаць пра сябе, сваю тактыку, сацыяльную праграму для выбарчай акругі, яны расказвалі пра дзейную ўладу.

«Звязда»: Якое ўражанне ў вас пакінулі дэбаты?

Аляксандр Шапоўскі: Дваістае. Эксперымент добры, але кандыдатам не хапала яркавасці. Прадстаўнікі дырэктарскага корпуса, дзяржслужбоўцы трываліся сквана, а рыторыка апазіцыі, на жаль, не мяняецца гадамі. Мне б хацелася бачыць апазіцыю, якая прапануе нешта новае па пытаннях міжнароднай, унутранай палітыкі, у рамках акругі. Такая апазіцыя не толькі інакш успрымаўся б, яна была б карысна для дзяржавы, бо давала б новыя рашэнні, пад-штурхоўвала рухачца наперад. А мы з 1994 года чуюм адну і тую ж мантру, якая круціцца вакол асобы кіраўніка дзяржавы і даўно ўжо нікому не цікава.

«Звязда»: У чым, на ваш погляд, прычына?

Аляксандр Шапоўскі: У тым, што апазіцыйнымі партыямі, за выключеннем БНФ, кіруюць тая самыя людзі з 1994 года. Многія з іх былі часткай каманды Прэзідэнта, працавалі разам, і імі рухае асабістая непрыязнасць да былога працадаўцы. На гэтым усё завязана, і таму няма руху наперад.

Яскравы прыклад: што стаіць за патрабаваннем адмены чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі? Якія палітычныя дывідэнды можна ад гэтага атрымаць? Ніякіх. Балельшчык не мае ідэалогіі, ён любіць спорт. Не палітычная барацьба, не барацьба за электарат, а толькі жаданне насаліць уладзе і асабіста Прэзідэнту рухае нашай тытульнай апазіцыяй. Гэта не палітыка, а высвятленне ўзаемаадносін.

«Звязда»: Але ж у гэтым выпадку, як і са зняццям кандыдатаў, апазіцыя выступае палітычнай умовай: адпусціць на волю «вясняў сумленню».

Аляксандр Кісялёў: І тады, і цяпер страла выпушчана знарок міма мэты. Галоўны прычып спорту — заставацца па-за палітыкай.


Аляксандр Шапоўскі: Наконт палітычных вясняў я, як юрыст, скажу: склад значынасці

«Звязда»: Дык каму ўсё гэта патрэбна?

Аляксандр Сінкевіч: За палітыкай заўсёды стаяць эканамічныя інтарэсы. Справа ў тым, што супрацьстаяць сабе палітыка і эканоміка, і гэтыя інтарэсы часта супярэчаць аднаму аднаму. Справа ў тым, што супрацьстаяць сабе палітыка і эканоміка, і гэтыя інтарэсы часта супярэчаць аднаму аднаму.



Аляксандр КІСЯЛЁЎ — гісторык, аспірант БДУ, выкладчык Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі.



Юрый ЦАРЫК — палітычны аналтык, кіраўнік Грамадскага прэс-цэнтра Дома прэсы.

Аляксандр ШПАКОЎСКІ — дырэктар інфармацыйна-асветніцкай установы «Актуальнае канцэпцыя».

у дзейні асуджаных існаваў, але нашаму праваўладу варта было б, на мой погляд, больш уважліва паставіцца да гэтага пытання. Але ёсць іншы бок: Нельга, каб пратэсты ператварыліся ва ўсё-дазволенасць. Існуе пэўныя правы вавы нігілізм. Калі вярнуцца да падзей 19 снежня, то варта нагадаць, што не было нават спробы ўзгадніць мітынг з адміністрацыяй горада. Наадварот, было зроблена на ўсё, каб улада зрагавала.

Нешта падобнае адбылося і ў першы дзень датарміновага галасавання падчас цяперашніх выбараў. Зноў ніхто не звярнуўся па санкцыю да ўлады і сталі праводзіць палітызаваныя флэш-мобы. Рэакцыя праваахоўных органаў была дакладна пралічана. Таму што нашы праваахоўныя органы працуюць менавіта так: на спыненне. Такая ў іх інструкцыя. І тут пытанне ўжо да тых, хто распрацоўвае інструкцыі: можа, лепш, як у Польшчы, дзе пікетчыкаў не краюць, пакуль яны не перахкаюць працы органаў дзяржаўнай улады?

Юрый Царык: Але паглядзіце, што атрымліваецца. За нелагічным паводзінам апазіцыйных партый — байкотам выбараў, відавочнай несамастойнасцю кандыдатаў і вылучэннем па некалькі сваіх прадстаўнікоў у адной акрузе — стаіць асабістая непрыязнасць да лідара краіны і адсутнасць палітычнай патэнцыі. Аднак палітычныя акцыі кшталту «плюшавога дасоту», «раздачы баршчу» і «Плошчы» досыць тэхналагічныя і прадуманыя, яны накіраваны на канкрэтны вынік, які, на жаль, дасягаецца.

Аляксандр Сінкевіч: Справа ў тым, што апазіцыя неаднародная. Палітычныя партыі, якія ўдзельнічаюць у выбарчай кампаніі, сапраўды паводзіць сябе пасіўна, карыстаюцца са старэйлай рыторыкай, а палітычныя кампаніі наладжваюць рознага роду акцыі. Гэта зусім новы від палітычнай барацьбы.

Аляксандр Шапоўскі: Сёння палітычная партыя стала нязручнай цацкай. У ёй павінна быць праграма, мэты, задачы, структура... Значна прасцей дзейнічаць праз розныя кампаніі. Мы гэта бачылі і летам мінулага года, калі была спроба ажыццявіць рэвалюцыю праз сацыяльныя сеткі. Такі метадаў не мае на ўвазе ні праграмных мэт, ні пэўных устаноў, акрамя адной — пратэст, разбурэнне і злом, потым — кіраванне хаос, з якім вельмі зручна працаваць знешнім сілам.

Аляксандр Кісялёў: У сучасным грамадстве з'явіўся цэлы шэраг, які гэты казаў, бальшчыкаў ад палітыкі. Ім нецкава праграмы, ім цікавыя самі палітыкі, яны ідуць дзеля іх на несанкцыянаваныя мітынгі, а потым «цярпяць за ідэю», хоць ніякай ідэі няма, аднак усё гэта закручвае спіраль напружвання.

Эканоміка ці палітыка?

«Звязда»: Дык каму ўсё гэта патрэбна?

Аляксандр Сінкевіч: За палітыкай заўсёды стаяць эканамічныя інтарэсы. Справа ў тым, што супрацьстаяць сабе палітыка і эканоміка, і гэтыя інтарэсы часта супярэчаць аднаму аднаму.

«Звязда»: Але ж у гэтым выпадку, як і са зняццям кандыдатаў, апазіцыя выступае палітычнай умовай: адпусціць на волю «вясняў сумленню».

Аляксандр Кісялёў: І тады, і цяпер страла выпушчана знарок міма мэты. Галоўны прычып спорту — заставацца па-за палітыкай.

Аляксандр Шапоўскі: Наконт палітычных вясняў я, як юрыст, скажу: склад значынасці

гей Мельнікаў, член ЛДП. І калі выбары там адбудуцца, то адзін апазіцыянер у нас ужо дакладна будзе ў парламенце.

Аляксандр Шапоўскі: Але тут зноў не усё так проста. Сяргей Гайдукевіч, кіраўнік Ліберальна-дэмакратычнай партыі, якая пазіцыянуе сябе як апазіцыйную, заяўляў, што нікога з яго партыі ў парламент «не прапусціць», але яны будуць ісці да канца. У той жа час тытульная палітычная апазіцыя называе ЛДП «праектам улады» або «праектам Крамля»...

«Звязда»: Чый, на вашу думку, гэта праект?

Аляксандр Шапоўскі: Ду-маю, што гэта праект у першую чаргу Сяргея Гайдукевіча, вопытнага палітыка, які спрабаваў працаваць з уладай, пазней радыкалізаваў сваю пазіцыю... Цікава, што сын Гайдукевіча, які стаў нядаўна намеснікам старшыні партыі, узначальваў Фрунзенскае РУУС сталіцы, але пакінуў афіцэрскую кар'еру дзеля палітыкі. Відавочна, што гэта партыя сур'ёзна змагаецца за ўладу, за дэпутатаўскія мандаты, яна, у ад-розненне ад тытульнай апазіцыі, звар

У ПОШУКАХ ШАГАЛА

Жыхары Віцебска запісаліся ў масоўку мастацкай стужкі Аляксандра Міты «Міраклі пра Шагала»

У ПАТРЫЁТАЎ — КАХАННЕ. ■ Прэм'ера СЭКС — У ЗДРАДНІКАЎ

Цуд ды і толькі: пасля адсячэння рук яны вырастаюць... у закаханых

І іншыя пастановачныя цуды ў оперы «Свая легенда» проста ўражвалі: шляхцічка Любка, як жанчына-вамп, — у негліжэ, Ірына — у сподняй кашулі, цнатліва-бялюткай (і гэта седзячы ў вязніцы!), тонкага вырабу, і не скажаш, што сялянка... Натуральна, што глядач павінен быць на баку жанчыны ў бэльму. Каханне да яе сталася цудам. Не, па логіцы рэчаў і вобразнага шэрагу ў героя павінен былі адраці і не рукі, а ўвогуле крылы... Хоць і не факт. Калі не толькі паглядзець «Сваю легенду» ў пастаноўцы галоўнага рэжысёра опернага тэатра Міхаіла Панджавіцка, а ўсё-такі чытаць першакрыніцу — аповесць Караткевіча, паводле якой была створана опера Дзмітрыя Смольскага.

Караткевіч умеў распытваць неверагодныя гісторыі. Неверагодныя яны здаваліся, але калі пачынаў іх аналізаваць, то ўсё неак лагічна сутыкалася, усё вынікала адно з другога, падавалася абгрунтаваным і абсалютна рэальным. Можна, таму, што для Караткевіча не існавала дробязяў, ён праводзіў сюжэт так, каб не было да чаго прычпаціцца, каб беларуская гісторыя — неафіцыйная — у свядомасці чалавека ажывала, няхай і ў рамонтным варыянце, але падобным на праўду. Ён імкнуўся выклікаць цікавасць да рэальнай беларускай гісторыі і тады, калі паводле твораў ствараліся філмы ці спектаклі, у яго ліку оперныя, у якіх нібыта галоўнай была лінія каханьня.

Герой оперы «Свая легенда» Раман служыў каханню зямному, чалавечаму, вельмі страстнаму — за яго гатовы былі ісці ў паўстанне разам з сялянцамі, ваяваць, прапываць кроў. За адну дзяўчыну, сялянку, хоць сам шляхціч. Супраць сябра меч узняў, народны бунт узначаліў — у нейкім сэнсе падпарадкаваў яго сваім памкненням. І сам жа пакутаваў моцна, што праз кроў да сваёй каханай ідзе, што ратуе яго адна, ахвярае многія жыццямі і мірам на роднай зямлі, якую імкунца расцягнуць па інтарсах — сааслоўных, кланавых, рэлігійных... Але адна справа — за веру ваяваць, сапраўднага Бога абараняць. Бог у развагах Рамана таксама прысутнічае: ён, праваслаўны, дакарае Кізігайлу, які перайшоў у каталіцтва. Але карае яго усё-такі за Ірыну...

Святая айца царквы кажуць: дзе пануе асабіста страціць, добра не будзе. Будзе, будзе — нібыта спрачаюцца айцы спектаклі ў Нацыянальным тэатры оперы і балета Беларусі, імкунца зарадзіць слухачоў оперы аптымізмам. І вось на нашых вачах па іх волі драма ператвараецца ў казку, у якой галоўныя героі праходзяць праз агонь, вяду і медныя трубы, каханне перамагае, як і добрая перамагачка — зусім не казка, а ім няма выключна добрых і абсалютна злых. Як у жыцці...

Не дзіва, што твор літаратуры, дзе раскрываюцца вельмі забытыя перытэты ўзаемаадносін герояў, а праз іх паказана неадзначная гісторыя краіны, нарадзіў і кампазітара Дзмітрыя Смольскага музыку. Яна дае адчуванне сапраўднай легенды: прыгожай і тямняй, якая дайшла з глыбінь, але інтэрыгуе сяння. Гэта адчуваеш ужо

Віцебск — горад не такі ўжо і вялікі. А таму, калі глядзіш, як праходзяць здымкі расійскай стужкі пра сусветна вядомага ўраджэнца Віцебска Марка Шагала, стварэцця ўражанне, што ўсе твае сябры і знаёмыя паспелі ўжо засвяціцца ў розных эпізодах фільма. Яшчэ б, у стужцы плануецца больш за 400 масавых сцэн! І хаця мне трывожна, ці здолее аўтар савецкага блакбастара «Экіпаж» і серыяла «Тайговы роман» Аляксандр Міта зрабіць добры фільм пра такога незвычайнага мастака, якога нават нельга аднесці да нейкага канкрэтнага мастацкага стылю, але знаёмыя твары ў кадры (не толькі Шагала, Бэлы і Малевіча) могуць зрабіць гэты фільм папулярным у Беларусі.

А пакуль цэнтральныя вуліцы Віцебска засыпалі пыском, а сучасныя шлопакеты (ды не ўсе!) з запылакравалі шылдамі і разважлівымі плакатамі, мастак-пастаноўшчык фільма Эдуард ГАЛКІН («Ехалі два шафёры», «Какракі», «Любовь-марков 3», «Жывы») расказаў пра цяжкасці пераказу сучаснай віцебскай рэальнасці ў прастору кінематаграфічнай шагалуўнай ўмоўнасці, пра цэлае войска сучасных віцебскіх мастакоў, якія малывалі замест вучняў Шагала і пра тое, прычым тут схавана рэклама.

— Эдуард, як наконі гістарычнай дакладнасці? Усё ў фільме будзе адпавядаць таму часу ці будзе нейкія стылізацыі?

— Заўваж нейкай ўмоўнасці ёсць. Стапрацэнтна адпавядаць нейкай эпосе немагчыма, таму што мы ўжо фізічна не можам адчуваць час, які сышоў. Наша дача была ў тым, каб даць глядацкі ілюзію пачатку ХХ стагоддзя. Натуральна, мы стараемся гэта зрабіць як мага больш праўдзiва. Таму, напрыклад, здымкі фільма былі вырашана арганізаваць у Віцебску. Сам матэрыял дае такі штуршок. Але ж кінематаграфічна прастора заўжды ўмоўная. Фільм можна было здымаць і ў іншым месцы. Калі ёсць фінансавыя сродкі, можна цэлак пабудавач дэкарацыі. Ёсць і такі падыход. Калі б мы здымалі пра старажытны Рым, нам давалося б усё будавач. На жаль, у Віцебску з часоў Шагала шмат змянілася, горад вельмі пацярпеў пад час вайны. У савецкі час перабудоўваўся, рэканструяваўся.

Тое, што засталася, будзем старацца выкарыстоўваць. Тут часныя шлопакеты (ды не ўсе!) з запылакравалі шылдамі і разважлівымі плакатамі, мастак-пастаноўшчык фільма Эдуард ГАЛКІН («Ехалі два шафёры», «Какракі», «Любовь-марков 3», «Жывы») расказаў пра цяжкасці пераказу сучаснай віцебскай рэальнасці ў прастору кінематаграфічнай шагалуўнай ўмоўнасці, пра цэлае войска сучасных віцебскіх мастакоў, якія малывалі замест вучняў Шагала і пра тое, прычым тут схавана рэклама.

— Эдуард, як наконі гістарычнай дакладнасці? Усё ў фільме будзе адпавядаць таму часу ці будзе нейкія стылізацыі?

— Заўваж нейкай ўмоўнасці ёсць. Стапрацэнтна адпавядаць нейкай эпосе немагчыма, таму што мы ўжо фізічна не можам адчуваць час, які сышоў. Наша дача была ў тым, каб даць глядацкі ілюзію пачатку ХХ стагоддзя. Натуральна, мы стараемся гэта зрабіць як мага больш праўдзiва. Таму, напрыклад, здымкі фільма былі вырашана арганізаваць у Віцебску. Сам матэрыял дае такі штуршок. Але ж кінематаграфічна прастора заўжды ўмоўная. Фільм можна было здымаць і ў іншым месцы. Калі ёсць фінансавыя сродкі, можна цэлак пабудавач дэкарацыі. Ёсць і такі падыход. Калі б мы здымалі пра старажытны Рым, нам давалося б усё будавач. На жаль, у Віцебску з часоў Шагала шмат змянілася, горад вельмі пацярпеў пад час вайны. У савецкі час перабудоўваўся, рэканструяваўся.

— Эдуард, як наконі гістарычнай дакладнасці? Усё ў фільме будзе адпавядаць таму часу ці будзе нейкія стылізацыі?

— Заўваж нейкай ўмоўнасці ёсць. Стапрацэнтна адпавядаць нейкай эпосе немагчыма, таму што мы ўжо фізічна не можам адчуваць час, які сышоў. Наша дача была ў тым, каб даць глядацкі ілюзію пачатку ХХ стагоддзя. Натуральна, мы стараемся гэта зрабіць як мага больш праўдзiва. Таму, напрыклад, здымкі фільма былі вырашана арганізаваць у Віцебску. Сам матэрыял дае такі штуршок. Але ж кінематаграфічна прастора заўжды ўмоўная. Фільм можна было здымаць і ў іншым месцы. Калі ёсць фінансавыя сродкі, можна цэлак пабудавач дэкарацыі. Ёсць і такі падыход. Калі б мы здымалі пра старажытны Рым, нам давалося б усё будавач. На жаль, у Віцебску з часоў Шагала шмат змянілася, горад вельмі пацярпеў пад час вайны. У савецкі час перабудоўваўся, рэканструяваўся.

— Эдуард, як наконі гістарычнай дакладнасці? Усё ў фільме будзе адпавядаць таму часу ці будзе нейкія стылізацыі?

— Заўваж нейкай ўмоўнасці ёсць. Стапрацэнтна адпавядаць нейкай эпосе немагчыма, таму што мы ўжо фізічна не можам адчуваць час, які сышоў. Наша дача была ў тым, каб даць глядацкі ілюзію пачатку ХХ стагоддзя. Натуральна, мы стараемся гэта зрабіць як мага больш праўдзiва. Таму, напрыклад, здымкі фільма былі вырашана арганізаваць у Віцебску. Сам матэрыял дае такі штуршок. Але ж кінематаграфічна прастора заўжды ўмоўная. Фільм можна было здымаць і ў іншым месцы. Калі ёсць фінансавыя сродкі, можна цэлак пабудавач дэкарацыі. Ёсць і такі падыход. Калі б мы здымалі пра старажытны Рым, нам давалося б усё будавач. На жаль, у Віцебску з часоў Шагала шмат змянілася, горад вельмі пацярпеў пад час вайны. У савецкі час перабудоўваўся, рэканструяваўся.

— Эдуард, як наконі гістарычнай дакладнасці? Усё ў фільме будзе адпавядаць таму часу ці будзе нейкія стылізацыі?

— Заўваж нейкай ўмоўнасці ёсць. Стапрацэнтна адпавядаць нейкай эпосе немагчыма, таму што мы ўжо фізічна не можам адчуваць час, які сышоў. Наша дача была ў тым, каб даць глядацкі ілюзію пачатку ХХ стагоддзя. Натуральна, мы стараемся гэта зрабіць як мага больш праўдзiва. Таму, напрыклад, здымкі фільма былі вырашана арганізаваць у Віцебску. Сам матэрыял дае такі штуршок. Але ж кінематаграфічна прастора заўжды ўмоўная. Фільм можна было здымаць і ў іншым месцы. Калі ёсць фінансавыя сродкі, можна цэлак пабудавач дэкарацыі. Ёсць і такі падыход. Калі б мы здымалі пра старажытны Рым, нам давалося б усё будавач. На жаль, у Віцебску з часоў Шагала шмат змянілася, горад вельмі пацярпеў пад час вайны. У савецкі час перабудоўваўся, рэканструяваўся.

— Эдуард, як наконі гістарычнай дакладнасці? Усё ў фільме будзе адпавядаць таму часу ці будзе нейкія стылізацыі?

— Заўваж нейкай ўмоўнасці ёсць. Стапрацэнтна адпавядаць нейкай эпосе немагчыма, таму што мы ўжо фізічна не можам адчуваць час, які сышоў. Наша дача была ў тым, каб даць глядацкі ілюзію пачатку ХХ стагоддзя. Натуральна, мы стараемся гэта зрабіць як мага больш праўдзiва. Таму, напрыклад, здымкі фільма былі вырашана арганізаваць у Віцебску. Сам матэрыял дае такі штуршок. Але ж кінематаграфічна прастора заўжды ўмоўная. Фільм можна было здымаць і ў іншым месцы. Калі ёсць фінансавыя сродкі, можна цэлак пабудавач дэкарацыі. Ёсць і такі падыход. Калі б мы здымалі пра старажытны Рым, нам давалося б усё будавач. На жаль, у Віцебску з часоў Шагала шмат змянілася, горад вельмі пацярпеў пад час вайны. У савецкі час перабудоўваўся, рэканструяваўся.

— Эдуард, як наконі гістарычнай дакладнасці? Усё ў фільме будзе адпавядаць таму часу ці будзе нейкія стылізацыі?

— Заўваж нейкай ўмоўнасці ёсць. Стапрацэнтна адпавядаць нейкай эпосе немагчыма, таму што мы ўжо фізічна не можам адчуваць час, які сышоў. Наша дача была ў тым, каб даць глядацкі ілюзію пачатку ХХ стагоддзя. Натуральна, мы стараемся гэта зрабіць як мага больш праўдзiва. Таму, напрыклад, здымкі фільма былі вырашана арганізаваць у Віцебску. Сам матэрыял дае такі штуршок. Але ж кінематаграфічна прастора заўжды ўмоўная. Фільм можна было здымаць і ў іншым месцы. Калі ёсць фінансавыя сродкі, можна цэлак пабудавач дэкарацыі. Ёсць і такі падыход. Калі б мы здымалі пра старажытны Рым, нам давалося б усё будавач. На жаль, у Віцебску з часоў Шагала шмат змянілася, горад вельмі пацярпеў пад час вайны. У савецкі час перабудоўваўся, рэканструяваўся.

— Эдуард, як наконі гістарычнай дакладнасці? Усё ў фільме будзе адпавядаць таму часу ці будзе нейкія стылізацыі?

— Заўваж нейкай ўмоўнасці ёсць. Стапрацэнтна адпавядаць нейкай эпосе немагчыма, таму што мы ўжо фізічна не можам адчуваць час, які сышоў. Наша дача была ў тым, каб даць глядацкі ілюзію пачатку ХХ стагоддзя. Натуральна, мы стараемся гэта зрабіць як мага больш праўдзiва. Таму, напрыклад, здымкі фільма былі вырашана арганізаваць у Віцебску. Сам матэрыял дае такі штуршок. Але ж кінематаграфічна прастора заўжды ўмоўная. Фільм можна было здымаць і ў іншым месцы. Калі ёсць фінансавыя сродкі, можна цэлак пабудавач дэкарацыі. Ёсць і такі падыход. Калі б мы здымалі пра старажытны Рым, нам давалося б усё будавач. На жаль, у Віцебску з часоў Шагала шмат змянілася, горад вельмі пацярпеў пад час вайны. У савецкі час перабудоўваўся, рэканструяваўся.

— Эдуард, як наконі гістарычнай дакладнасці? Усё ў фільме будзе адпавядаць таму часу ці будзе нейкія стылізацыі?

— Заўваж нейкай ўмоўнасці ёсць. Стапрацэнтна адпавядаць нейкай эпосе немагчыма, таму што мы ўжо фізічна не можам адчуваць час, які сышоў. Наша дача была ў тым, каб даць глядацкі ілюзію пачатку ХХ стагоддзя. Натуральна, мы стараемся гэта зрабіць як мага больш праўдзiва. Таму, напрыклад, здымкі фільма былі вырашана арганізаваць у Віцебску. Сам матэрыял дае такі штуршок. Але ж кінематаграфічна прастора заўжды ўмоўная. Фільм можна было здымаць і ў іншым месцы. Калі ёсць фінансавыя сродкі, можна цэлак пабудавач дэкарацыі. Ёсць і такі падыход. Калі б мы здымалі пра старажытны Рым, нам давалося б усё будавач. На жаль, у Віцебску з часоў Шагала шмат змянілася, горад вельмі пацярпеў пад час вайны. У савецкі час перабудоўваўся, рэканструяваўся.

— Эдуард, як наконі гістарычнай дакладнасці? Усё ў фільме будзе адпавядаць таму часу ці будзе нейкія стылізацыі?

— Заўваж нейкай ўмоўнасці ёсць. Стапрацэнтна адпавядаць нейкай эпосе немагчыма, таму што мы ўжо фізічна не можам адчуваць час, які сышоў. Наша дача была ў тым, каб даць глядацкі ілюзію пачатку ХХ стагоддзя. Натуральна, мы стараемся гэта зрабіць як мага больш праўдзiва. Таму, напрыклад, здымкі фільма былі вырашана арганізаваць у Віцебску. Сам матэрыял дае такі штуршок. Але ж кінематаграфічна прастора заўжды ўмоўная. Фільм можна было здымаць і ў іншым месцы. Калі ёсць фінансавыя сродкі, можна цэлак пабудавач дэкарацыі. Ёсць і такі падыход. Калі б мы здымалі пра старажытны Рым, нам давалося б усё будавач. На жаль, у Віцебску з часоў Шагала шмат змянілася, горад вельмі пацярпеў пад час вайны. У савецкі час перабудоўваўся, рэканструяваўся.



Гаспадар віцебскай бітлуўскай кавярні Гарык Агаджанян (злева) у эпізоде фільма «Міраклі пра Шагала».

каванне ў Віцебску 1-ай гадавіны рэвалюцыі. І адармалі гэта усё якая Шагал. На стужцы відаць яго транспаранты, манументальныя роспісы. Наогул, характэрная асаблівасць рэвалюцыйных сьвятаў тых часоў у тым, што яны нагадвалі царкоўныя. Гэта менавіта тая інтанацыя, якую я хачу падрэаліці. У першыя гады рэвалюцыі людзі яшчэ не зусім усведамлялі, што адылоўна, не разумелі новую эстэтыку. А яна ж не ўзялася з паветра, а была заснаваная на чымсьці папярэднім. Транспаранты, сцягі тых часоў вельмі нагадваюць царкоўныя харугвы. А сама імітнгія — хрэсны ход. Ніхто яшчэ не ведаў, што «рэлігія — гэта опіум для народа». Не было ніякіх забарон, эстэтыка і стылістыка камунізму знаходзілася ў стане фарміравання. Таму было шмат блытаніны. І вядомы ўсім знак сярпа і молата як сімвал саюза працоўнага сялянства і рабочых таксама з'явіўся не адразу. Спачатку былі сякера і молат, молат і молат, цэн і молат, падкава — як сімвал шчасця. Гэта было як насланне, людзі шчыра звязвалі з рэвалюцыяй усё свае самыя лепшыя мары. У фільме мы пастанавім гэта перадаць.

— Творчасць Шагала вельмі аўтабіяграфічная. Вы будзеце

скарыстоўваць у фільме яго карціны і запісы?

— Безумоўна. У некаторых дэкарацыях, якія пабудаваны ў Віцебску, будуць інтэр'еры. У адным з іх мы цытуем карціну Шагала «Нараджэнне», 1910. Цяпер яна знаходзіцца ў Цюрыху, у Мастацкім музеі Швейцарыі. Копія самой карціны таксама будзе ў фільме. Па матывах гэтай карціны пабудаваны інтэр'еры дэкарацыі. У фільме будзе эпізод нараджэння Шагала ў 1887 годзе, падчас вялікага пажару ў Віцебску, калі практычна цэлак згарэў юўрэйскі квартал Пескавіцкай, дзе нарадзіўся мастак. Дзённе фільма пачынаецца ў 1887 годзе. Потым мы перамяшчаемся ў Парыж — маленькі эпізод: майстэрня Шагала ў парыжскай «Вуле», скоўце мастакоў. Потым апынаемся ў Віцебску, затым у Петраградзе. Петраградскіх падаў таксама шмат у сцэнарыі, таму што Шагал жыў там, удзельнічаў у выставах. У тым ліку ў Першай дзяржаўнай мастацкай выставе ў Зімін палачы. Гэты эпізод таксама будзе ў фільме.

— Ці знайшлі вы нейкія новыя факты пра Шагала падчас працы над дэкарацыяй? У біяграфіі мастака даволі шмат бэльжскіх фактаў, асабліва датычна Народнай мастацкай вучэльні.

— Так, у кастрычніку мы будзем здымаць у Піцеры. Гэта ў асноўным здымкі, звязаныя з інтэр'ерамі і транспаратам — паказавы, трамвай. Народная мастацкая вучэльня Шагала таксама будзе здымацца ў Піцеры. Таму што дом Вішняка, дзе месцілася вучэльня ў Віцебску, вельмі моцна пацярпеў падчас вайны. Інтэр'еры там наогул не захаваліся ў тым выглядзе, у якім былі 100 гадоў таму. Будзем імітаваць, шукаць нешта. Магчыма, гэта будзе маейнтак брата Міхаіла ІІ Вялікага князя Міхаіла ў Пецярбургу.

— Напісы на вулічных рэвалюцыйных плакатах шагалуўскага Віцебска аўтэнтчныя?

— Вядома! Нам нічога не трэба было прудумляць! Гэта ўсё насамоч было лозунгі, мы ўзялі іх з дакументальных крыніц. Захаваўся хроніка — дакументальныя здымкі 1918 года, свят-

сяброўскіх і творчых сустрэч Янкі Купалы з выдатнымі асобамі беларускага і літоўскага нацыянальнага руху таго часу. Гэта будуць адлюстраваныя дакументы, успаміны і мастацкія творы. Важна і тое, што асабістыя знаёмствы леглі ў аснову беларуска-літоўскіх літаратурных і культурных сувязяў наступнага пакалення, паглыбленню якіх садзейнічаюць і пераклады твораў Янкі Купалы, зробленыя літоўскімі паэтамі ў розны час.

У Вільнюсе і Вісагінасе акцёры В. Галец, А. Куляшоў Магілёўскага драматычнага тэатра прадставяць манаспектаклі «Скаргі закаханых», «Гаспадар кавярні» і «Час заніцца светлым бокам жыцця».

У Вільнюсе сваё майстэрства пакажуць і акцёры Тэатра-студыі кінаакцёра, прадставішы спектаклі «Сродак Макрупала» і «№ 13».

У Каўнасе Беларусі дзяржаўныя акадэмічны музычны тэатр пакажа літоўскай публіцы мюзікл «Вестсайдская гісторыя».

У Вісагінасе пройдзе XVII Свята беларускай песні, у рамках якой абудзецца канцэрт Заслужанай артысткі Беларусі Ірыны Дарафеевай і папулярнай беларускай групы «Купалінка».

Вільнюс.

670 беларускіх артыстаў з'язджаюць у Літву...

3 22 верасня па 30 кастрычніка ў Літву пройдуць Дні культуры Рэспублікі Беларусі, якія сталі ўжо добрай штогадовай традыцыяй.

«Праграма сёлета будзе самай вялікай, у параўнанні з Днямі культуры, якія калі-небудзь праводзіліся. У Літву прыбудуць 670 дзеячў мастацтваў, якія прадстаўляюць акадэмічную і народную творчасць. Яны будуць выступаць у Вільнюсе, Каўнасе, Клайпедзе, Вісагінасе і ў сталіцы культуры Літвы гэтага года Анкішчай», — сказаў на прэс-канферэнцыі пасол Беларусі ў Літве Уладзімір ДРАЖЫН.

Дні культуры Беларусі пачнуцца з канцэртаў Дзяржаўнага сімфанічнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам маэстра А. Ансімава. Створаны ў далёкім 1927 годзе, гэты калектыў дасягнуў сусветнай вядомасці. Надаўна ён вярнуўся з гастроляў у Японію. Цяпер аркестр парадуе і аматару акадэмічнай музыкі Літвы: 22 верасня выступіць у Клайпедзе, 23 верасня — у Каўнасе.

Урачыстае адкрыццё Дзён культуры адбудзецца ў Вільнюсе 24 верасня, у Нацыянальнай філармоніі Літвы, дзе маэстар А. Ансімаў і яго аркестр выканаюць творы П. Чайкоўскага, Д. Смольскага,

Дж. Гершвіна і І. Штрауса. Ва ўрачыстым адкрыццё возьмуць удзел міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Латушка і пасол Беларусі ў Літве Уладзімір Дразын.

У гэты ж дзень у Вільнюскай публічнай бібліятэцы імя Адама Міцкевіча адкрыцца выстава «Не загаснуць зоркі ў небе...», прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння вялікага беларускага паэта Янкі Купалы і знаходжанню яго ў Вільні.

Янку Купалу з Вільняй звязваюць вельмі цесныя сувязі. Юны паэт тут пазнаёміўся з Уладзіславам Станкевіч, таленавітым педагогам, якая пісала вершы пад псеўданімам «Уладчынка» і «В. Станкевічанка».

Яна стала жанкай паэта, вернай сяброўкай жыцця, а пасля яго трагічнай смерці — захавальніцай спадчыны Пясняра, стваральніцай і першым дырэктарам Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, заснаванага ў 1944 годзе ў Мінску. Цяпер на выставе будзе эканавача шмат каштоўных артэфактаў са збору музея: памяткі надзвычайна плённыя ў жыцці і творчасці Янкі Купалы віленскіх гадоў. Перш за ўсё гэта аўтаграфы вершаў, напісаных у Вільні, экзэмпляры «Нашай Нівы», кнігі і календары, да выдання якіх меў дачыненне паэт. Будуць цікавыя і згадкі пра моманты

з межаміх спраў Беларусі, Нацыянальнай камісіяй па справах ЮНЕСКА, Нацыянальным мастацкім музеем, прыватнымі калекцыянерамі Беларусі і Расіі. Гэты праект — выдатны прыклад дзяржаўна-прыватнага партнёрства на карысць беларускай культуры. На падставе рашэнняў навукова-метадычнай рады пры Міністэрстве культуры Беларусі 24 карцінам з карпаратыўнай калекцыі Белгазпрамбанка нададзены статус гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Акрамя твораў Марка Шагала, арыгіналы карцін іншых прадстаўнікоў парыжскай школы беларускія не мелі і не бачылі ў сябе на радзіме. Толькі на выставах адносіць калі 100 мастакоў, у тым ліку і славуты Пабла Пікаса, Амадэя Мадзіліяні і Піта Мандрыяна.

Тадэвуш СТРУЖЭЦКІ, намеснік міністра культуры Беларусі, лічыць выставу насамзрч унікальнай з'явай:

— Ініцыятарамі выставы выступілі старшыня праўлення Белгазпрамбанка Віктар Бабаўка і старшыня Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны. Праект рыхтаваўся Белгазпрамбанкам амаль паўтара года сумесна з Міністэрствам культуры і Міністэрствам

мастацтвазнавец і крытык Андрэ Варно. Гэта ўмоўнае абазначэнне для некалькіх пакаленняў інтэрнацыянальнага асяродка мастакоў, якія тварылі ў Францыі ў перыяд з 1900-га па 1960 год. Часта іх дзеляць на прадстаўнікоў трох перыядаў. Наогул, да мастакоў парыжскай школы адносіць калі 100 мастакоў, у тым ліку і славуты Пабла Пікаса, Амадэя Мадзіліяні і Піта Мандрыяна.

Тадэвуш СТРУЖЭЦКІ, намеснік міністра культуры Беларусі, лічыць выставу насамзрч унікальнай з'явай:

— Ініцыятарамі выставы выступілі старшыня праўлення Белгазпрамбанка Віктар Бабаўка і старшыня Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны. Праект рыхтаваўся Белгазпрамбанкам амаль паўтара года сумесна з Міністэрствам культуры і Міністэрствам

мастацтвазнавец і крытык Андрэ Варно. Гэта ўмоўнае абазначэнне для некалькіх пакаленняў інтэрнацыянальнага асяродка мастакоў, якія тварылі ў Францыі ў перыяд з 1900-га па 1960 год. Часта іх дзеляць на прадстаўнікоў трох перыядаў. Наогул, да мастакоў парыжскай школы адносіць калі 100 мастакоў, у тым ліку і славуты Пабла Пікаса, Амадэя Мадзіліяні і Піта Мандрыяна.

Тадэвуш СТРУЖЭЦКІ, намеснік міністра культуры Беларусі, лічыць выставу насамзрч унікальнай з'явай:

— Ініцыятарамі выставы выступілі старшыня праўлення Белгазпрамбанка Віктар Бабаўка і старшыня Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны. Праект рыхтаваўся Белгазпрамбанкам амаль паўтара года сумесна з Міністэрствам культуры і Міністэрствам

ПАРЫЖ, ЯКІ ЗАЎЖДЫ ПОБАЧ

Імёны сусветна вядомых людзей працягваюць вяртацца на радзіму

Адметна, што ў Беларусі вярнуліся не толькі творцы мастацтва, але і жывыя людзі — выхадцы з Беларусі ў розных пакаленнях. На адкрыццё выставы прыехалі дачка Восіпа Любча мастачка Дзіна Любч, унук Сэма Зарфіна Іў Зарфін, а таксама эксперт па парыжскай школе французжана



Мінскае абласное ўпраўленне ААТ «ААБ Беларусбанк»: ПРЫЯРЫТЭТ ПЕРАДАВЫМ ТЭХНАЛОГІЯМ

РОЗНІЧНЫ БІЗНЭС



— Адным з прыярытэтных кірункаў у дзейнасці філіяла, гаворыць намеснік начальніка філіяла № 500 Мінскага ўпраўлення Віталій КРУТКО, з'яўляецца аказанне насельніцтву шырокага спектра банкаўскіх паслуг, далейшае ўмацаванне пазіцыі філіяла на рынку рознічных прадуктаў, укараненне новых тэхналогій, удасканаленне ўзроўню паслуг, што аказваюцца, пашырэнне тэрытарыяльнай сеткі, аптымізацыя рэжымаў працы структурных падраздзяленняў, удасканаленне якасці прадуктаў і паслуг, якія забяспечваюць сэрвіс на высокім узроўні, і задавальненне патрэб насельніцтва. Мы намяненам ладзім свае стасункі з кліентамі на аснове прынцыпаў узаемавыгаднага супрацоўніцтва, разумення і ўліку іх патрэб.

Наш філіял сёння — гэта ўніверсальная разгалінаваная сетка ва ўсіх раённых цэнтрах Мінскай вобласці. У той жа час амаль 200 аддзяленняў размешчаны ў сельскай мясцовасці, што робіць даступнымі банкаўскія паслугі для ўсіх жыхароў вобласці.

Беларусбанк прапаноўвае кліентам розныя схемы для аптымізацыі ўкладання грошавых сродкаў ва ўклады, якія адносяцца да тэрмінаў прывацянага ўкладання, умовамі захоўвання і вяртання сродкаў, налічэння і выплаты даходаў. У сістэме Мінскага абласнога ўпраўлення адкрыта 2,7 млн рахункаў фізічных асоб, астаткі па рахунках якіх дасягнулі 5,2 трлн руб. у эквіваленце ўсіх валют. З іх 85,3% — тэрміновыя сродкі. Сярэдні астатак сродкаў, які прыпадае на аднаго жыхара вобласці, складае 2,9 млн руб.

Доля банка ў банкаўскай сістэме рэгіёна ў гэтым сегменце па-ранейшаму застаецца лідарскай — 57,4%.

Для правядзення міжнародных плацёжаў у філіяле функцыянуюць 137 пунктаў Western Union, 106 пунктаў Blizko, 75 аддзяленняў ажыццяўляюць перавады па сістэме SWIFT. За 8 месяцаў гэтага года адпраўлена тры тысячы перавадаў Western Union і сістэме Blizko.

Спецыялісты філіяла праводзяць вялікую працу, пераарыентаваўшы насельніцтва на абслугоўванне не ў банкаўскіх аддзяленнях, а пры дапамозе так званых «электронных пунктаў кантакту». Гэта дыстанцыйнае банкаўскае абслугоўванне праз інтэрнет, банкаматы, інфакіскі, тэлефоны, якія выключваюць фізічны кантакт спажыўца з персаналам банка.

Для больш актыўнага асааення сучасных банкаўскіх тэхналогій спецыялісты Мінскага ўпраўлення праводзяць «Дні кліента», наведваючы сваіх кліентаў прамі на працоўных месцах і месцах вучобы, дзе не толькі адказваюць на ўсе пытанні па банкаўскіх прадуктах, якія цікавяць, але прамі на месцы падключаюць да паслуг інтэрнэт і М-банкінгу.

Філіял № 500 Мінскага ўпраўлення. У аддзеле банкаўскіх пластыкавых карт.



САЦЫЯЛЬНЫ НАКІРУНАК

Грамадскае жыццё Мінскага ўпраўлення непарўчна звязана з дзейнасцю грамадскіх арганізацый. У Мінскім ўпраўленні, як і ў іншых абласных ўпраўленнях ААТ «ААБ Беларусбанк» функцыянуюць: пярвічная прафсаюзная арганізацыя, пярвічная арганізацыя «Белая Русь», «Беларускі саюз жанчын», грамадская арганізацыя ветэранаў.

Прадстаўнікі грамадскіх арганізацый бяруць актыўны ўдзел у пасяджэннях савета Мінскага ўпраўлення, з'яўляюцца пастаяннымі членамі атэстацыйнай камісіі, камісіі па аздараўленні і санаторна-курортным лэчэнні работнікаў банка і членаў іх сем'яў, жыллёвай камісіі. Тут працуе сумесная камісія па кантролі за выкананнем калектыўнага Дагавора.

Прафкам сумесна з кіраўніцтвам філіяла надае вялікую ўвагу сацыяльнай падтрымцы сваіх работнікаў, на падпрыемстве аказваецца матэрыяльная дапамога на будаўніцтва і набыццё жылля, правядзення прафактычных мерапрыемстваў па ахове здароўя работнікаў у адпаведнасці з Праграмай сацыяльнага і гуманітарна-культурнага развіцця. Таму што высокія паказчыкі ў працы непасрэдна залежаць ад фізічнага і духоўна-маральнага стану работнікаў. Адміністрацыя і прафсаюз-



Закладка скверу ў горадзе Мядзел.

Анатоль ЛЫСЮК, начальнік Мінскага абласнога ўпраўлення ААТ «ААБ Беларусбанк»:

«МЫ ПАВІННЫ ПРАПАНАВАЦЬ ЛЮДЗЯМ ЗРУЧНАСЦЬ І АПЕРАТЫЎНАСЦЬ У АБСЛУГОЎВАННІ»



— Анатолю Анатолевічу, з якімі паказчыкамі супрацоўнікі Мінскага абласнога ўпраўлення падыходзяць да знакавай даты Беларусбанка — 90-годдзя з дня ўтварэння?

— Не ў якасці выхвалення скажу, што да юбілейнай даты Мінскае абласное ўпраўленне ААТ «ААБ Беларусбанк» падыходзіць упэўнена, утрымліваючы лідзіруючыя пазіцыі сярод банкаў вобласці і адгрываючы значную ролю ў яе эканамічным развіцці.

Сёння наш філіял — гэта ўніверсальная разгалінаваная сетка, якая ахоплівае ўсю тэрыторыю Мінскай вобласці і ўключае ў сябе: 6 філіялаў, 16 цэнтраў банкаўскіх паслуг, размешчаных у кожным раённым цэнтры Мінскай вобласці, 312 аддзяленняў у тым ліку 21 аддзяленне ў Маскоўскай раёне г. Мінска, на тэрыторыі якога знаходзіцца наш галаўны офіс.

У сістэме Мінскага ўпраўлення адкрыта звыш 2,5 млн рахункаў фізічных асоб, больш за 560 тыс. карт-рахункаў для залічэння заробатнай платы. У рэгіянальным філіяле абслугоўваюцца звыш 14,5 тыс. юрыдычных асоб з колькасцю рахункаў больш за 23 тысячы.

— Відавочна, што ёсць такія кліенты, ад супрацоўніцтва з якімі не хочацца адмаўляцца?

— Для нас кожнае прадпрыемства — пажаданы партнёр. Хоць ёсць і тыя, што даволі істотна фарміруюць фінансавы партфель банка. У гэтым спісе такія вядомыя ў краіне і за мяжой прадпрыемствы, як ААТ «Беларуськалій», ААТ «БелАЗ», РУП «Белмедпрапараты», ААТ «Гарадзейскі цукровы камбінат», ААТ «Стуцкі цукрова-рафінадны камбінат», ДРУП «Беларускі нафтавы гандлёвы дом», ААТ «Мінскі камбінат хлебапрадуктаў» і шэраг іншых.

— Залог паспеху ў любой справе — гэта высокі ўзровень прафесіяналізму работнікаў прадпрыемства...

— А з гэтым не паспачаецца. Лозунг яшчэ савецкіх часоў, што кадры выраша-

Мінскае абласное ўпраўленне адкрытага акцыянернага таварыства «Акцыянерны ашадны банк Беларусбанк» у сваім стаўленні прайшоў нялёгка шлях. Неадной крызісмай і задачы, якія ставіліся перад эканамікай Беларусі і фінансавая крэдытнай сістэмай у прыватнасці, але ва ўсе часы прыярытэтным напрамкам працы было прыцягненне і захаванне сродкаў насельніцтва.

На працягу ўсёй сваёй дзейнасці філіял забяспечваў становачую дынаміку росту па асноўных паказчыках функцыянавання банка. Галоўнымі прычынамі развіцця сталі глыбокае і ўсебаковае вывучэнне структуры попыту на банкаўскія паслугі і яго задавальненне, павышэнне якасці абслугоўвання кліентаў і абароны іх інтарэсаў. У сваім развіцці філіял прайшоў шлях ад настольных лічылнікаў, сумуючых машын і картатэчнага ўліку да новых лічбавых камп'ютарных тэхналогій.

Цяпер Мінскае рэгіянальнае ўпраўленне ўзначальвае Анатоль Лысюк — малады кіраўнік, якому, як сцвярджаюць спецыялісты галаўнога банка, уласцівы прафесіяналізм, камунікабельнасць і мэтанакіраванасць, здольнасць дакладна выстроіваць працу, арыентаваць калектыў на дасягненне канкрэтных вынікаў. Якія яны? Менавіта з гэтага і пачалася наша размова з кіраўніком філіяла.

— Усе, застаецца актуальным і ў нашым калектыве. Таму галоўнае багацце нашага філіяла — гэта, зразумела ж, людзі. Лагічна, што дасягненне высокіх паказчыкаў — гэта вынік зладжанай працы ўсяго калектыва, калі намаганні кожнага нашага супрацоўніка накіраваны на дасягненне адзінай мэты — захаванне лідарства, прымаць рашэнні і ўносіць прапановы з улікам патрабаванняў жывіцёвых рэалій, думаць прагрэсіўна.

Дарэчы, кіраўніцтва філіяла надае вялікае значэнне яго прагрэсіўнаму развіццю, выкананню планавых паказчыкаў, якія даводзіцца падтрымліваць і ідэяўна ўмацаванню псіхалагічнага клімату ў філіяле.

На сёння пад дахам абласнога ўпраўлення ва ўсіх раёнах Міншчыны працуе амаль 3500 чалавек. Адметна, што сярод іх ёсць ямаля заслужаных супрацоўнікаў, стаж працы якіх складае 30 год і болей. Таму хацелася б адзначыць заслугі ўсіх нашых пажананых ветэранаў, у тым ліку тых, хто знаходзіцца на заслужаным адпачынку. Мы іх з вялікай удзячнасцю і цёплым успамінам не толькі з нагоды той ці іншай юбілейнай даты, але і лічыце, штодня. Яны сваёй працай унеслі вялікі ўклад ва ўмацаванне і развіццё нашага банка. Зразумела, што абсалютна большасць супрацоўнікаў — гэта людзі сярэдняга і маладога ўзросту. Таму нельга не адзначыць і маладых, але ініцыятыўных супрацоўнікаў філіяла. Час паказвае, што гарманічнае спалучэнне маладосці, ініцыятывы, імкнення да паспеху з мудрасцю і вопытам прынёсць свае пліды.

— Анатолю Анатолевічу, не трэба быць спецыяльна падкаваным топ-менеджарам, каб ацаніць арыгінальнасць і крэатыўнасць задумак, якія зыходзяць ад Мінскага абласнога ўпраўлення Беларусбанка. Чаго толькі верты хад па рэканструкцыі трэціга паверха галаўнога адміністрацыйнага будынка на сталічным праспекце Дзяржынскага! Наколькі вядома, пасля заканчэння рамонтна адзін

Гэтымі днямі ў Мар'інай Горцы адкрылася новая зала Цэнтра банкаўскіх паслуг № 626. У прасторым памяшканні, абсталяваным сучаснай тэхнікай і спецыяльна вырабленай мэбляй, абслугоўваюцца юрыдычныя асобы карпаратыўнага бізнесу.



У жорсткай канкурэнцыі кліент выбірае не толькі працэнтныя стаўкі, але і надзейнасць, партнёрства і якасць абслугоўвання. І наша задача — апраўдаць чаканні кліентаў, пацвердзіўшы імідж банка-лідара, стабільнага і надзейнага партнёра.

Мінскае абласное ўпраўленне ў сістэме Беларусбанка трымае лідарства ў прыцягненні сродкаў фізічных і юрыдычных асоб, па даходах у валютна-абменных аперацыях ад аперацый з дарожнымі чэкамі, з пластыкавымі карткамі, з перавадамі BLIZKO, інтэрнэт-банкінгу, па камісійных і іншых банкаўскіх даходах.

ПЛАСТЫКАВЫЯ КАРТКІ

Бясспрэчным лідарам у сферы забяспачэння насельніцтва Мінскай вобласці пластыкавымі карткамі з'яўляецца Беларусбанк. Не скарот, што яшчэ паўтара дзясятка гадоў таму многія беларусы мелі магчымасць бачыць пластыкавыя карткі хіба што ў замежных фільмах ці прачытаць пра гэта ў газетам. Тады здавалася, што наўнясць іх у чалавека — паказчык найвышэйшага дасягнення і становішча ў грамадстве. Хто б мог падумаць, што азім хутка пластыкавая картка для жыхароў нашай краіны стане сродкам звыклі.

Цяпер у Рэспубліцы Беларусь больш за 20 банкаў працуюць з пластыкавымі карткамі. Беларусбанк супрацоўнічае з найбуйнейшымі міжнароднымі сістэмамі VISA International, MasterCard WorldWide і сістэмай разлікаў БелКарт, якая на дадзены момант актыўна развіваецца.

Агульная колькасць новых карт-рахункаў Беларусбанка на Міншчыне па стане на 1 верасня гэтага года павялічылася амаль на 45 тысяч штук, што значна вышэй планаванага задання, якое ўсім устаноўкам банка Мінскай вобласці штомесяц перакрываецца. Доля сярод іншых банкаў РБ — 54%.

Для забяспачэння якаснага абслугоўвання кліентаў банкам праводзіцца планамерная, у адпаведнасці з зацверджанымі графікамі, праца па пашырэнні інфраструктуры прыёму пластыкавых карткаў.

Шырокі спектр прадстаўленых банкаў карткаў дазваляе кліенту выбраць для сябе не толькі з улікам функцыянальных магчымасцяў, але зыходзячы з пункту гледжання вырашэння сваіх інтарэсаў і задач найбольш спрыяльна і выгадна. Як і ў іншых абласных падраздзяленнях Беларусбанка, у Мінскім абласным банку карткі з функцыямі правядзення разлікаў як унутры краіны, так і за яе межамі.

Час паказвае, што ва ўмовах электронна-тэхнічнага прагрэсу банк актыўна ўкараняе новыя паслугі і сэрвісы. Яшчэ ўчора, можна сказаць, адзіны карыстальнік паслугай SMS-банкінгу, а сёння сістэма дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання ў кліентаў банка з'яўляецца найбольш запатрабаванай і папулярнай. На змену SMS-банкінгу актыўна прыходзіць М-банкінг і інтэрнэт-банкінг. Сёння ўжо нікога гэтым не здзівіш, але ж вельмі важна нагадаць, што з дапамогай мабільнага тэлефона можна правесці любыя камунальныя плацёжы, атрымаць дадатковыя інфармацыйныя паслугі, даведацца курсы замежных валют, кошт каштоўных металаў і камяноў, экстранна заблакаваць і разблакаваць картку. Акрамя традыцыйных разлікаў, не губляючы свайго часу, з уласнага камп'ютара, можна кіраваць сваім карт-рахункам праз інтэрнэт-банкінг, а таксама аплациць у інтэрнэт-магазінах за розныя тавары і паслугі. Рост такіх плацёжаў з кожным месяцам відавочны. Прытрымліваючы прынцыпу «Банк заўсёды побач», тут імкнучы павышаць фінансавую грамадскасць насельніцтва, культуру выкарыстання пластыкавай карткі, наладжваючы прамыя лініі праз сродкі масавай інфармацыі, сустрачы ў працоўных калектывах, праводзячы «Дні кліента», рэкламныя акцыі і гульні.

Вельмі важным фактарам з'яўляецца тое, што, дзякуючы актыўнаму наступленню прагрэсу, Мінскім абласным ўпраўленнем забяспечаны прырост больш як 700 новых працоўных месцаў па абслугоўванні трымаўнікаў пластыкавых карткаў у арганізацыях гандлю і сэрвісу (АГС). Усяго абсталявання — звыш чатырох тысяч тэрміналаў, а доля абсталявання складае 60 працэнтаў.

Важным кірункам у развіцці карткавага бізнесу Мінскага абласнога ўпраўлення Беларусбанка з'яўляецца работа па бяспечнай пры карыстанні пластыкавай карткай, што выгада адносяць яго ад іншых банкаўскіх устаноў краіны. Чарговым крокам у гэтым кірунку павінен стаць матэрыял менеджара па рэкламна-інфармацыйнай рабоце Ганны Сідар з адказным супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі аб тым, як захаванне і памножэнне сваё грошы на картцы і не траціць на кручок зламаныскай, які будзе на сайце Беларусбанка для шырокага азнамлення ўсім ахвотным.



КАРПАРАТЫЎНЫ БІЗНЭС

«ААТ «ААБ Беларусбанк» актыўна ўдзельнічае ў рэалізацыі стратэгіі развіцця банкаўскага сектара Рэспублікі Беларусь, — гаворыць намеснік начальніка філіяла № 500 Мінскага ўпраўлення Ігар БАРОЎКА, — якая прадугледжвае рост інавацыйнай, высокатэхналагічнай, канкурэнтаздольнай эканомікі, стварэння спрыяльных умоў для выдання бізнесу.

Улічваючы, што наша ўпраўленне ажыццяўляе сваю дзейнасць у сталічнай вобласці, якая з'яўляецца найбуйнейшым рэгіёнам краіны, з развітай прамысловасцю, сельскай гаспадаркай, недзяржаўным сектарам эканомікі, які інтэнсіўна расце, перад карпаратыўным блокам стаіць няпростая задача задаволіць попыт эканамікі вобласці ў банкаўскіх паслугах, забяспечыўшы якасны сэрвіс і разумныя цэны.

Цеснае ўзаемадзеянне з прадпрыемствамі і арганізацыямі, глыбокае вывучэнне іх інвестыцыйных праектаў і бізнес-планаў, а таксама праграм развіцця Мінскай вобласці, прафесійнае вырашэнне бягучых і стратэгічных задач кліентаў садзейнічае выкананню сацыяльна-эканамічных паказчыкаў дзейнасці не толькі суб'ектаў гаспадарання, але і рэгіёна ў цэлым, умацаванню даверу і павышэнню іміджу банка.

Сведчаннем таму з'яўляюцца лідзіруючыя пазіцыі ААТ «ААБ Беларусбанк» у абслугоўванні бізнесу ў Мінскай вобласці. Больш за 40% суб'ектаў гаспадарання рознай формы уласнасці адкрылі рахуны ў структурных падраздзяленнях Мінскага ўпраўлення.

Сярод іх такія флагманы эканомікі Рэспублікі Беларусь, як ААТ «Беларуськалій», ААТ «БелАЗ», ААТ «БТАЭ», РУП «Белмедпрапараты», ААТ «Гарадзейскі цукровы камбінат», ААТ «Стуцкі цукрова-рафінадны камбінат». Холдінг прадпрыемальнікаў за 8 месяцаў 2012 года павялічыўся ў 1,53 раза ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і склаў 4,4 трлн рублёў, што, зразумела, нам дазваляе паспяхова спраўляцца з асноўнай задачай банка — крэдытаваннем.

Крэдытныя ўкладанні ў эканоміку вобласці павялічыліся з пачатку года ў 1,34 разы і склалі 6,5 трлн руб. Прыярытэтам з'яўляецца інвестыцыйнае фінансаванне, у тым ліку і ў рамках дзяржаўных праграм, з мэтай развіцця экспартнага патэнцыялу, імпарта-замышчэння ва ўсіх галінах эканомікі.


Для гэтых мэт, абапіраючыся на вялікім вопыт, высокую рэпутацыю ААТ «ААБ Беларусбанк» на міжнародным рынку капіталаў, прыцягваем фінансаванне замежных банкаў і фінансавых арганізацый. Што дазваляе арганізаваць фінансаванне на больш працяглы тэрмін, пад невысокія стаўкі, тым самым павысць эфектыўнасць праектаў, што рэалізуюцца.

З прыцягненнем замежных крэдытных ліній сёння ўжо прафінансавана 6 праектаў. У стадыі рэалізацыі знаходзіцца шэраг найважнейшых інвестыцыйных праектаў: будаўніцтва свінакомплексу пад ключ з замкнёным цыклам магутнасцю 54 000 галоў адкорму свінай у год, цоха па прыгатаванні кармоў вытворчасцю 160 тон за змену, абсталявання для вытворчасці біягазу і энергіі на яго аснове магутнасцю 1,5 мегавата ў філіяле «ММК-Агра» (УП «Мінскі мясакамбінат»).

Усяго па стане на 01.09.12 г. дзейнічае 45 замежных крэдытных ліній на суму амаль 0,5 трлн руб. у эквіваленце.

Яшчэ адным важным крэдытным накірункам, які актыўна развівае Мінскае ўпраўленне ААТ «ААБ Беларусбанк», — гэта фінансаванне экспартных паставак прадукцыі беларускіх прадпрыемстваў. Так, сёлета рэалізаваны плітовыя праекты сумесна з ААТ «Прамагравлізінг» па пастаўцы ва Украіну грузавых аўтамабіляў і сельскагаспадарчай тэхнікі на ўмовах лізінгу. Развіццё гэтага накірунку дазволіць пашырыць рынкі збыту беларускіх вытворцаў. Значная ўвага надаецца і фінансаванню малага бізнесу.

У далейшым службы карпаратыўнага бізнесу Мінскага ўпраўлення націснены на ўзмацненне ролі ААТ «ААБ Беларусбанк» у рэгіёне. Перспектывы бачым у пашырэнні кліентаарыентаванага падыходу да ўсіх суб'ектаў гаспадарання, незалежна ад памеру іх бізнесу. Паспех і вынік у карпаратыўным бізнесе магчымы толькі тады, калі кліент бачыць і разумее зацікаўленасць банка — яго партнёра ў вырашэнні задач, якія стаяць перад прадпрыемствам.



Філіял № 500 Мінскага ўпраўлення. Галоўны спецыяліст аддзела выдачы і суправажэння крэдытаў насельніцтва Алена Тарасенкава.

КРЭДЫТАВАННЕ НАСЕЛЬНІЦТВА

На рынку крэдытных паслуг насельніцтва Мінскай вобласці крэдыты ААТ «ААБ Беларусбанк» па-ранейшаму пераважаюць. Іх доля — 78,2%.

Найважнейшым кірункам дзейнасці філіяла № 500 Мінскага ўпраўлення ААТ «ААБ Беларусбанк», які і ў цэлым ААТ «ААБ Беларусбанк», з'яўляецца рэалізацыя дзяржаўнай праграмы жыллёвага будаўніцтва.

З пачатку дзеяння Указу Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь устаноў Мінскага абласнога ўпраўлення, выдачы льготных крэдытаў на будаўніцтва, рэканструкцыю і набыццё жылых памяшканняў, дапамагаючы ажыццяўляць выкананне сацыяльнай палітыкі дзяржавы, накіраванай на паліпшэнне ўмоў жыцця жыхароў нашага рэгіёна. Доля льготных крэдытаў, выдзеленых насельніцтву на будаўніцтва, рэканструкцыю і набыццё жылых памяшканняў, складае 87,5% у агульнай суме крэдытаў, выданых устаноўкамі Мінскага рэгіянальнага ўпраўлення.

Па стане на 1 верасня 2012 года ва ўстановах Мінскага ўпраўлення працягваюць ажыццяўляць будаўніцтва кватэр у складзе жыллёва-будаўнічых кааператываў, на правах долевага ўдзелу, а таксама будаўніцтва і рэканструкцыю індывідуальных дамоў з дапамогай льготных крэдытаў болей 10 тысяч грамадзян.

Праз устаноўвы нашага банка аказваецца дзяржаўна падтрымка многім маладым і шматдзетным сем'ям у частцы аказання ім фінансавай дапамогі, якая выдзяляецца Міністэрствам фінансаў РБ, у пагаршанні атрымання льготных крэдытаў на будаўніцтва, рэканструкцыю і набыццё жылых памяшканняў.

Разам з льготным крэдытаваннем жыллёвага будаўніцтва устаноў Мінскага ўпраўлення Беларусбанка ўносяць значны ўклад у вырашэнне жыллёвай праблемы грамадзян праз выдачу крэдытаў на фінансаванне нерухомасці на ўмовах, вызначаных ААТ «ААБ Беларусбанк».



Банкамат каля увахода ў Цэнтр банкаўскіх паслуг № 625 г. Узда працуе кругласутачна.



МІНІАЦЮРЫ

Мікола ЧАРНЯЎСКІ

«Шчодрасць»

Ён грошы скупа
Не замочуваў;
Сусед купляў,
А ён — замочваў.

Рубрыку вядзе Дунька Шыпі.

ТАЯМНІЦА
«НАЧНОГА ДАЗОРУ»

Жыццёвае

У панядзелак пасля працы Максім паспяшаўся дахаць. Нарэцце ён спраўдзіў сваю мару і купіў DVD-прайгравальнік. Пакуль карміў скаціну, а потым мыўся і вячэраў, толькі і ўяляў, як будзе глядзець па ім фільм «Начны дзор». Зручна ўладкаваўшыся на канапе, з імгненным націскам на пульт... Прагнуўся Максім ноччу. Па экране тэлевізара беглі снежныя палосы і плямы. DVD маўчаў і памільгваў агеньчыкам. «Эх, заснуў амаль на самым пачатку! — пачухаў мужчына патыліцу. — Ну нічога, заўтра дагледжу...»

— Ідзі спаць, кішчык! — жонка, пазяхаючы, выключыла DVD. Максім спрасонку наляцеў у прыхожай на ровар дачкі, дайшоў да спальні, расправіўся і лёг у ложа. Таямніца «Начнога дзору» і сёння засталася няясна-светлай.

У сэрду дахаты Максім прыйшоў позна: дацямна загрузжэ машыну дошкамі. Жонка сама ўпарадкавалася па гаспадарцы. Паваждаўшыся з дзецьмі, якія яшчэ не спалі, Максім уключыў DVD. Сёння ён цвёрда вырашыў дагледзець фільм да канца, нават заварыў кубак моцнай кавы. Але толькі палыбіўся ў чароўны свет кінамастацтва, як перад экранам тэлевізара паўстала постаць жонкі. Вабныя формы пад тонкай начной кашуляй гаварылі самі за сябе... Кінасеанс адклаўся да наступнага вечара.

У чацвер Максім прыйшоў такі стомлены, што адразу заваліўся спаць. У пятніцу выцпеў лазно. З кувалем халоднага піва ўладкаваўся перад тэлевізарам... Прагляд фільма заняў, як потым зразумеў Максім, хвіліны пяць.


У суботу ў гасці завітаў цесць. Зацю карцела пахваліцца набыткам, і ён уключыў DVD. Пакуль сядзелі за сталом, на экране мілглы кадры, але чым усё скончылася, так ніхто і не заўважыў. Не да гэтага было...

У нядзелю Максім змяніў тактыку і пачаў прагляд не з пачатку фільма, а з таго моманту, на якім скончыўся мінулы кінасеанс. Паспех быў відэаю. На гэты раз ён заснуў недзе на сярэдзіне фільма.

На наступным тыдні, які быў поўны разнастайнымі клопатамі і справамі, Максім дагледзеў нарэцце «Начны дзор». І, пазіраючы на фінальныя цытры фільма, пагадзіўся: прагрэс — вялікая справа! Па тэлевізары, а не па DVD ён глядзеў бы «Начны дзор» яшчэ доўга...

Алесь РЫБАЧОНАК, Мінскі раён, п.с. Міханавічы.

Назаўтра ён устаў а палове шостаў, спарадкаваў гаспадарку, паснедаў і пайшоў на працу — на лесалінію да мясцовага «буржуа». Работа цяжкая, але заробак добры, суседзі зайдросьця. Адпрацаваўшы змену, Максім пачаў дахаць. У хляве парсюк падняў дошкі ў загоне. Узброіўшыся нажоўкай, малатком і цвікамі, за пару гадзін гаспадарку адрамантаваў падлогу. Перарабіўшы ўсе справы, Максім нарэцце сеў на канапу і ўключыў DVD... Нехта трос яго за плячо. Мужчына расплюшчыў вочы.



ДУМКИ ЎГОЛАС

Дыназаўрам яшчэ пашанцавала: яны вымерлі да з'яўлення чалавека.

Да чаго дайшла цывілізацыя: дыханне — і тое штучнае!

Той-сёй хоча злавіць жарптушку толькі для таго, каб потым аскубі.

І два боты не пара, калі яны на адну нагу.

Без жанчын няма жыцця на зямлі, але і з імі — не жыццё.

Трэці не лішні, калі разам збіраюцца мужчыны.

Прапанаваў Віктар САЛАНЕЦ, г. Любань.

А не шкодзь!

ЗБІРАЛІ СТУДЭНТЫ ГРЫБЫ ПАД КОЗЛІКАМІ...

Паблізу дарогі Козлікі—Дарагунь на тэрыторыі заказніка «Налібоцкі» работнікі Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь затрымалі трох сталічных студэнтаў, якія, як мяркуецца, збіралі пісілачыбныя грыбы.

— Пры аглядзе месца, дзе ўказаныя асобы спрабавалі скавацца, былі знойдзены грыбы цёмна-шэрага колеру з тонкімі ножкамі — у пачках з-пад цыгарэт і таблетака, — распавялі ў Дзяржінспекцыі. — Пры абшукванні супрацоўнікамі органаў унутраных спраў у

аднаго з затрыманых ва ўнутранай кішчэці курці знайшлі пакецік з курыцельнай сумессю цёмна-зялёнага колеру. Па ўказаных фактах распачата праверка, па выніках экспертна-канфіскаваных грыбоў і курыцельнай сумесі будзе разглядацца пытанне аб завядзенні кртымінальнай справы (па артыкуле за незаконныя, без мэта збыту, выраб, перапрацоўку, набыццё, захаванне, перавозку ці перасылку наркотычных сродкаў, псіхатропных рэчываў або іх прэкурсараў).

Сяргей РАСОЛЬКА

Усходні гараскоп на наступны тыдзень



АВЕН. Падумаць пра будучыню. Не будзе залішнім, калі прыслухаецца да парад сям'ю і калег па працы, якім давараецца. А вось грошы ў сумесны бізнес цяпер укладвацца непажадана, гэта не самы лепшы момант. Пачынаючы з сярэдзіны тыдня, графік працы можа стаць вельмі напружаным, паспрабуйце не вельмі тэмпавацца да гэтага часу. Займайцеся творчасцю, пабыльце сустракайцеся з сябрамі — вам неабходна здымаць нервовыя перагрукі.



ЦЯЛЕЦ. Першая палова тыдня створыць найлепшыя умовы для развіцця вашых ідэй і рэалізацыі планаў. Не бойцеся пусціць у ход усё сваё абанне, бо сімпатычнаму апаненту цяжка прырачыць. Вам практычна ва ўсім будзе спадарожнічаць поспех. Смелы прафесійны план, які быў пакуль толькі ў задумак, можа стаць рэальнасцю, было б жаданне.



БЛІЗНЯТЫ. Фартуна пачынае павольна паварочваць галаву — на жаль, не ў ваш бок. Усе вашы беды — ад назапашанай стомленасці. Верагодныя канфлікты і зацямненні высьветляюць адносіны па працы. Можна абвастрэць пытанне пра зарплату і прафесійны рост. Мае сэнс штосьці памяняць, можа — кола знаёмстваў, магчыма — ход думак. Гэты тыдзень — спрыяльны перыяд для выношвання задуум, вы будзеце з зайдроснай лёгкасцю генерываць ідэі. Рэалізацыю, праўда, дэвідзецца адклічы на некаторы час, але на будучыню сённяшняе азэрэнні спатрэбіцца.



РАК. У панядзелак паспрабуйце не ўявацца ў авантуры, бо вельмі вялікая рызыка страт, і не толькі фінансавыя. Аўторак і сэрда могуць аказацца самымі напружанымі днямі тыдня. Пятніца абнадзеіць своечасовай дапамогай сям'ю. У суботу можна хутка і рашуча разабрацца з усімі пытаннямі,

які ўзнікаюць. Паспрабуйце не мітусіцца і не падганяць ход падзей.



ЛЕУ. Будзеце вельмі моцныя і даўнаватыя ў справах, таму, што б ні здарылася — настройцеся на барацьбу да пераможнага канца. Цалкам рэальна павышэнне па службе, асабліва калі пачуваецца ў дастатковай ступені падрыхтаванымі. Пажадана стрымліваць парывы эмоцый, якія вас перапаўняюць, бо гэта можа не спадабацца калегам па працы. Паспрабуйце не ствараць нагод для плёткаў, правяце дысцыплінаванасць і сабранасць.



ДЗЕВА. Самы час перагледзець і, па магчымасці, канкрэтызаваць свае планы. Цалкам верагодна выкананне жаданняў, калі яны маюць больш-менш рэальныя фармулёўкі. Вынікі дзейнасці абяцваюць быць заўважнымі і важкімі. Не грэбуйце магчымасцю завесці новыя знаёмствы, яны абяцваюць адкрыць перад вамі бліскучыя гарызонты.



ШАЛІ. Паспрабуйце мець зносіны з навакольнымі раўнастоўкі, калі неабходна для справы, не трэба прамарнавацца. Зрэшты, гэта не датычыцца зносінаў з блізкімі і каханымі. У прыватнасці, першая палова тыдня ўдала для кароткіх вылазак на прыроду разам з сябрамі. Вас могуць чакаць прыемныя неспадзеўкі, але сцеражыцеся аглядацца назад, не варушыце мінулага.



СКАРПІЕН. У цэлым справы пойдучы выдатна, будзеце сабе добра адчуваць і атрымаеце поспех практычна ва ўсіх пачыненнях. Могуць адбыцца важныя падзеі, якія закрануць інтарэсы сям'і і родных. Варта сур'ёзна задумацца пра хуткую вандравку і яе фінансавое забеспячэнне. На працы не варта дзяліцца падрабязнасцямі асабістага

жыцця, даючы нагоду для плёткаў.



СТРАЛЕЦ. Дэвідзецца разбірацца з назапашанымі справамі, якія адкладаць «на заўтра» ўжо немагчыма. На аўторак не варта планавачы сур'ёзныя дзелавыя сустрэчы, бо вам могуць перашкодзіць зусім неперадольныя акалічнасці. Разнае спрэчнае пытанне, якое узнікла ў сэрду, варта адклічы да наступнага тыдня. Не спадзевайцеся на парадзі сям'ю, яны дапамогуць вам толькі яшчэ больш заблытацца.



КАЗЯРОГ. Выбравшы правільную стратэгію і прыкладшы намаганні, вы дачакаецеся лаўровага вянка. А калі будзеце ленавацца і не «парыцца», то дастанеце вам толькі ланзевы венік. У аўторак патрэбна інфармацыя сама прыплыве вам у рукі. Калі выпусціце сваю выгаду — будзе ўдвая крыўдна. У сярэдзіне тыдня паспрабуйце не зважаць на шэпт за спінай і зайдросныя погляды: сканцэнтруйцеся на сваёй мазе — і наперад, не звачрочваючы!



ВАДАЛЕЙ. Небеспечна занедавацца разлічваючы на розум. Пакуль будзеце абдумваць кожную дробязь і кожную дэталю, татхненне ўцячэ, і ўся лагічная канструкцыя разваліцца. Вас чакаюць удальня сустрэчы і зносіны з важнымі людзьмі. Лёс абавязкова чым-небудзь адорыць, і лагоўнае ў гэтай сітуацыі — адрозніць падарунку лёсу ад звычайнай выпадкасці.



РЫБЫ. У першую палову тыдня не варта пачынаць нічога новага, лепш завяршаць незапачыненыя справы і выпраўляць памылкі, якія паспелі нарабіць за папярэдні тыдзень. Паспрабуйце не забудзіцца ў сваіх фантазіях, своечасова судзіце іх з рэальнасцю, тады вашым планам нічога не пагражае. Вас чакае творчы ўздым, праца перастане быць у цяжар, яна дасць магчымасць раскрываць творчага патэнцыялу.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПАКАШТУЦЕ!

Рыбныя катлеткі «Смак восені»

Спатрэбіцца: філе шчупака — 1 кг, яйка — 2 шт., гарбуз — 100 г, цыбуля рэпчатая (сярэдняя) — 2 шт., капуста белакачанная — 200 г, соль, перац — на смак, паніровачныя сухары, алеі; для соуса: смятана — 100 г, маянэз — 100 г, часноч — 1 зуб., кроп — 3-4 галінкі.

Філе шчупака, гарбуз, капусту і цыбулю прапусціць праз мясарубку. Убіць яйкі. Пасаліць, паперчыць. Старацца перамяшаць. З фаршу сфармаваць катлеткі. Абкачаць у паніровачных сухарях. Катлеткі абмажыць у вялікай колькасці алею.

Ікра з бурака
Спатрэбіцца: бурак — 3 кг, цыбуля рэпчатая — 500 г, памідоры — 1 кг, перац балгарскі — 500 г, перац востры — 2 шт., яблык (вялікі кіслы) — 1 шт., часноч — 300 г, соль — 3 ст. л., цукар — 150 г, воцат сталовы (9%) — 0,5 шклянкі, алеі — 100 г.

Усю гародніну прапусціць праз мясарубку з буйнай рашоткай, перамяшаць, дадаць алеі, цукар, соль і пасля закіпання варыць 40 хвілін на слабым агні. За 10 хвілін да канца варкі дадаць воцат. Гатовую ікру раскладзі па слоіках і закатаць.

Баклажанавыя «торцікі»

Спатрэбіцца: баклажаны — 3 шт., памідоры (буйныя) — 2 шт., часноч — 2 зуб., маянэз, алеі, морква (па-карэйску, для ўпрыгожвання), соль.

Парэжце баклажаны кружочкамі таўшчынай 0,5 см. Пасаліце і пакіньце на паўгадзіны, каб выцек горкі сок. Парэжце памідоры тонкімі кружочкамі. Раздушыце часноч і змяшайце з маянэзам. Затым зліце сок з баклажанаў, прамыйце, пасмажце на невялікім агні і дайце сцячы алею ці прамакніце папяровым ручніком.

Складаем торцікі: баклажан прамываем маянэзам з часнаком, кладзем памідор, зноў баклажан, маянэз, упрыгожваем.

-2880-

САЛОН ПРЫГАЖОСЦІ

Яблычная тэрапія

Менавіта для падлеткаў вельмі важна есці яблыкі, якія выраслі ў той мясцовасці, дзе яны пражываюць. Рэгулярнае ўжыванне яблычкі а ежу дазваляе памешчыць колькасць юнацкіх вугроў і высыпанняў. Асабліва дабрэаборна дзейнічаюць яблыкі на скуру дзяўчынак.


Тлустая скура твару часта хвалюе не толькі падлеткаў, але і дарослых людзей. Ім можна паспрабаваць вельмі простую маску для твару. Зварыць у малаці разрэзаную на кавалачкі палову яблычка. Расцёрці і накласці на твар. Праз 15 хвілін змыць цёплай вадою.

Рэгулярнае ўжыванне яблычнага соку дадае здарова ўсяму арганізму. А разведзены вадою яблычны сок можа служыць добрым ласьёнам пры запаленай і вуграватай скуры.

САКРЭТЫ МАЙСТЭРСТВА

Злучэнне нітак пры вязанні

Пры вязанні часта нам неабходна злучыць нітку з двух клубкоў. Каб вузельчыкі не сапсавалі ўзор, можна скарыстацца спосабам безвузельковага злучэння нітак.



Возьмем іголку для вышывання, прасунем канец ніткі ў вушка. Зараз нам трэба трохі аслабіць нацяжэнне скручвання ніткі, для гэтага пракуцім яе трохі супраць скручвання. Прасунем паміж ніткамі іголку. Канец ніткі выцягваем праз 3 см, пакідаючы пацельку. У пацельку ўсталяем іншую нітку, якую хочам далучыць да нашага прадзівана. Канец запраўляем гэтак жа, як і папярэдні. Нітка злучана, і няма ніводнага вузельчыка.

-2881-

СЁННЯ


Месяц
Першая квадра ў 22.41.
Месяц у сузор'і Казярога.

Імяніны
Пр. Ганны, Аляксея, Васіля, Захара, Іосіфа, Мікіты, Рыгора, Сяргея, Феафана, Фядоса, Харытона, Якіма. К. Маўрыцыя, Тамаша.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	6.55	19.08	12.13
Віцебск	6.45	18.57	12.12
Магілёў	6.46	18.58	12.12
Гомель	6.42	18.54	12.12
Гродна	7.11	19.23	12.12
Брэст	7.12	19.23	12.11



ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Любы мужчына ведае, што поўная пазэльня — корміць, а пустая — выхоўвае.

— Скажыце, калі я пайду па гэтай вуліцы, там будзе вакал?
— Пойдзеце вы па ёй ці не, вакал там будзе гадоў праз сто.

«Са мною кашы не зварыш», — памылкова лічыў Дзяміс Кук.

— Ну што, Сёма, які новае жыццё? Як трэнажорная зала?
— Дзякуй, новае жыццё мне спадабалася, але хлопцы з залы патлумачылі, што выраз «прыняць на грудзі» мае тут зусім іншы сэнс.

Люблю глядзець мужчынскі тэніс і слухаць жаночы.



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫЯН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРПЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: У.ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н.КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, Л.ПАХАМАНЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), С.ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, П.РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л.СВІДРЫЦКАЯ, В.ЦЕЛЯШУК, Л.ЦМОШЫЦ.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычная — 287 19 68, скартарыята — 282 05 82, аддзялення за выпуск дадаткаў: «Чыроная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: rek@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падобны і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўдаюцца пазіцыяй рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрававаныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказна за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Відывацтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тьраж 26.130. Індэкс 63850. Зак. № 4207.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тэл.факс: 287 17 79, П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e-mail: rek@zviazda.minsk.by

21 верасня 2012 года